

**Саслоўная палітыка царскаага ўраду ў Беларусі.  
1772 – 1860 г.**

Рэформы Пятра I паклалі пачатак заканадаўчаму афармленню саслоўнага падзелу тагачаснага грамадства Расейскай імперыі. Іх працягнулі рэформы Кацярыны II, а завяршылася ёсё кадыфікацыяй права ў 1832 г., у прыватнасці, выхадам 9 тома Поўнага зводу законаў Расейскай імперыі “О состояніях”. Гэты том пачынаўся з палажэння, што ў складзе гарадскога і сельскага насельніцтва “по разлічию прав состоянія различаються законом чатыре рода людзей: 1) дворянство, 2) духовенства, 3) горадскія жыхары, 4) сельскія жыхары. Всі лица, принадлежавшы к одному из этих сословій, пользуються правом состоянія, оному прысвоенному”<sup>1</sup>.

Саслоўі падзяляліся на непадатныя і падатныя. Да першых адносілася дваранства і духовенства. Да другіх – саслоўі сельскіх і гарадскіх абывацеляў, але дзве групы сярод апошніх – ганаровыя грамадзяне і купцы – карысталіся многімі правамі непадатных саслоўяў.

Для вызначанага перыяду былі харектэрны эканамічныя змены, якія сведчылі пра паступовы пераход да буржуазнага грамадства. І таму адным з першых пытанняў, якое ўзнікае пры яго даследаванні, з’яўляецца пытанне пра сэнс паняцця “саслоўе” і “клас” ў 19 ст. Напрыклад, вядомы расейскі гісторык Васіль Ключаўскі вызначаў іх наступным чынам: “Саслоўямі мы называем класы, на якія падзяляецца грамадства паводле правоў і абязязкаў. Правы надае або зацвярджае, абязязкі накладвае дзяржава на вяроўную ўлада, якая выказвае свою волю ў законе”<sup>2</sup>. У дадзеным выпадку адбылося, на наш погляд, атаясамленне паняцця “саслоўе” і “клас”.

Для сучаснага гісторыка відавочна, што класы, якія складваліся ў 19 ст., фармаваліся на разломе саслоўяў. Так, у пралетарыят маглі ўваходзіць не толькі працдаўнікі саслоўя “гарадскіх абывацеляў”, але таксама “сельскіх абывацеляў”, збяднелага дваранства і духовенства. Нягледзячы на эканамічныя змяненні і працэс фармавання класаў, царскі ўрад на працягу ўсяго 19 і пачатку 20 ст. імкнуўся заканадаўча затрымаць распад саслоўяў. Адмененія яны былі толькі дэкрэтам бальшавікоў ад 23 лістапада 1917 г. “Об уничтожении сословий и гражданских чинов”. Менавіта з гэтага часу ў савецкай гістарычнай науцы пачалі даследаваць толькі асноўныя класы, забываючыя пра зусім іншыя сацыяльныя падзел, які існаваў у расейскім грамадстве на працягу 18 – пачатку 20 ст.

<sup>1</sup> Развитие русского права в первой половине XIX века. Москва, 1994. С. 54.

<sup>2</sup> Ключевский В.О. История сословий в России. Т. VI. Москва, 1989. С. 225.

У Рэчы Паспалітай да канца 18 ст. склаліся тры саслоўі: шляхта, мяшчане і сяляне. Гэта засведчыла канстытуцыя 3 траўня 1791 г.<sup>3</sup> Пасля падзелаў дзяржавы і далучэння тэрыторый Беларусі, Літвы і правабярэжнай Украіны да Расейскай імперыі гэтыя саслоўі павінны былі ўвайсці на пэўных умовах у склад адпаведных саслоўяў Pacei і карыстацца іх правамі. Адной з першых умоваў было прынясенне прысягі на вернасць імператрыцы. Пры гэтым ад імя прыгонных прысягалі іх уладальнікі.

**Дваранства.** Сацыяльны, юрыдычны і палітычны статус дваранскага саслоўя Расейскай імперыі ўпершыню ў найбольш поўным выглядзе быў выкладзены Кацярынай II у “Жалованной грамоте дворянству” (1785). Усе пазнейшыя закана-даўчыя акты па гэтаму пытанню ўносілі толькі папраўкі і дапаўненні. Асновай палітычнай і эканамічнай магутнасці дваранства з’яўлялася валоданне не толькі зямлёй, але і прыгоннымі, на што не мелі права іншыя саслоўі. Яно было пазбаўлене ўсялякіх падаткаў, цялесных пакаранняў, магло быць асуджаным толькі роўнымі сабе. Пры Кацярыне II усе саслоўі атрымалі свае ўстановы. Але калі дзейнасць гарадскіх установаў абмяжоўвалася горадам, а сельскіх – воласцю, то дваранскіх – паветамі і губернямі.

Да органаў кіравання дваранскім саслоўем адносіліся, у першую чаргу, дваранская сходы, якія збираліся праз тры гады ў губернях. Яны выбіралі свае прадстаўнічыя органы, абмяркоўвалі патрэбы саслоўя, маглі прымаць рашэнні пра устанаўленне спецыяльнага збору дзеля ўтрымання депутацкіх сходаў, дваранскіх апекаў і інш. Дваранская депутацкія сходы разглядалі доказы дваранскага паходжання і пацвярджалі дваранства. Нарэшце, трэба адзначыць губернскіх і павятовых “предводітэль дворянства” або губернскіх і павятовых маршалаў (маршалаў).

У залежнасці ад паходжання і ступені заслугаў дваранства з часоў Пятра I падзялялася на патомнае, якое атрымлівалі ў спадчыну, і асабістое (пажыццёвае). На патомнае дваранства распаўсюджваліся ў поўнай меры ўсе прывілеі, якія выдзелілі дваранства ў асобнае саслоўе. У сваю чаргу, у залежнасці ад способу набыцця “благородства” патомнае дваранства падзялялася на 6 разрадаў: I разрад – узнагароджанае або сапраўднае дваранства; II – вайсковае дваранства; III – дваранства, атрыманае шляхам выслугі на грамадзянскай службе або ў выніку ўзнагароджання расейскім ордэнам; IV – замежныя дваранскія роды; V – тытулованае дваранства; VI – старожытныя арыстакратычныя роды. Такі падзел быў уведзены ў часы Кацярыны II і з’яўляўся свайго рода ўступкай імкненню знатных родоў аддзяліць сябе ад простага “служылага” дваранства, якое па выказванню дваранска-га публіцыста князя М.М.Шчарбатава, “оподлило” вышэйшае саслоўе<sup>4</sup>.

Асабістое дваранства таксама было пазбаўлене цялесных пакаранняў. Яно вызывалялася ад асабістых падаткаў і рэкрутчыны, карысталася перавагамі пры пры-

<sup>3</sup> Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. Москва, 1980. С. 289-292.

<sup>4</sup> Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861-1904 гг. Москва, 1979. С. 24, 25.

значэні на пасады ў дзяржаўнай службе. Аднак асабістыя дваране былі пазбаўленыя магчымасці ўдзельнічаць у жыцці дваранскага саслоўя. Яны не ўносіліся ў дваранскія родавыя кнігі і не мелі права, за некаторымі выключэннямі, валодаць прыгоннымі. Асабістасць дваранства перадавалася толькі па шлюбу – ад мужа да жонкі. Дзеці ўжо не лічыліся дваранамі. Маніфестам ад 10 красавіка 1832 г. яны ўключаліся ў склад патомных ганаровых грамадзянай. З 1854 г. асабістыя дваране нараўне з ганаровымі грамадзянамі запісваліся ў пятую частку гарадской абывацельскай кнігі<sup>5</sup>.

У Рэчы Паспалітай вышэйшым саслоўем была шляхта (*stan szlahecki*). На канец 18 ст. яе налічвалася каля 750 тыс. чал., што складала 7,5% ад агульнай колькасці насельніцтва (каля 10 млн.). Шляхта дзялілася на чатыры катэгорыі: I – поўнапраўная шляхта (землеўласнікі, магнаты і шляхта на дзяржаўнай службе) – 125 тыс. (16,7% ад агульнай колькасці шляхты і 1,25% – ад агульнай колькасці насельніцтва); II – дробныя землеўладальнікі – 300 тыс. (адпаведна – 40% і 3%); III – чыншавая шляхта – 150 тыс. (адпаведна – 20% і 1,5%); IV – шляхта, што знаходзілася на прыватнай службе або ўтрымлівалася з розных неземляробочых заніткаў – 175 тыс. (адпаведна – 23,3% і 1,75%).

Яна перыядычна збиралася на сеймікі, дзе выпрацоўвала і адстойвала свае мясцовым інтарэсамі перад цэнтральнымі ўладамі, выбірала і зацвярджала кандыдатаў на адміністрацыйныя пасады, вызначала памеры добраахвотнага падатка-абкладання. Праз сваіх прадстаўнікоў удзельнічала ў выбранні караля на вальным сойме і магло яму не падпарадкуювацца шляхам узброеных выступаў (канфедэрцыяў і рокашаў). На сейміках права голасу мелі толькі I і II катэгорыі шляхты<sup>6</sup>, што практычна адхіляла астатнія катэгорыі ад удзелу ў палітычным жыцці.

Шляхецтва, як вышэйшае саслоўе далучаных зямляў, магло атрымаць усе правы і прывілеі, якімі карысталася расейскае дваранства пры ўмове прынясення прысягі на вернасць імператрыцы і пацвярдження свайго паходжання адпаведнымі дакументамі. Присяга прыносілася калектыўна ў публічных месцах. Калі ў 1772 г. шэраг магнатаў і прадстаўнікоў шляхты адмовіліся па розных абставінах гэта зрабіць, то іх маёнткі былі ўзятыя ў сэквестр. Сярод іх былі Радзівілы (яны страцілі Себеж, Невель, Раманаў і Копысь), Міхал Казімір Агінскі (Круглае, Обаль, Бешанковічы, Чачэрскае староства, Цяцэрыйн, Лугінавічы і інш.), Аляксандр Міхал Сапега (Чарэю і Дуброўна). Адам Чартарыйскі быў вымушаны прадаць Шклой, а М. Чартарыйскі страціў Гомельскае староства, Ежы Mnішак – Крычаўскае, Антоні Міхал Пац – Усвяцкае, Леанард Пацей – адно з найвялікіх – Рагачоўскае староства. Сярод буйной шляхты, якая не прысягнула, сустракаюцца прозвішчы Лапацінскага, Ф. Аскеркі, Валовіча і інш.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Тамсама. С. 35, 36.

<sup>6</sup> Rostworowski E. Ilu było w Rzeczypospolitej obywateli szlachty // Kwartalnik Historyczny. 1987. № 3. S. 31, 34.

<sup>7</sup> Rychlikowa I. Carat wobec polskiej szlachty na ziemiach zabranych w latach 1772-1831 // Kwartalnik Historyczny. 1991. № 3. S. 58, 61, 62.

Нягледзячы на гэта, царскі ўрад імкнуўся дамовіцца з вышэйшым саслоўем. Дараванні канфіскаваных земляў даваліся не толькі рускаму дваранству, але і мясцоваму. І не ўсе ўладанні былі канфіскаваныя, некаторыя з іх пасля секвестру вярнулі ўладальнікам. Так, А. Чартарыйскі атрымаў палову Веліжскага староства, А.М. Сапегу вярнулі Дубровенскае графства, частку скасаваных радзівілаўскіх уладанняў атрымаў літоўскі падканцлер К. Плятэр, які як дэлегат ад полацкай шляхты выказаў свае “верноподданническіе” пачуцці Кацярыне II і інш.<sup>8</sup> На працягу 1795 – пачатку 1796 г. больш 2/3 маёнткаў, узятых у секвестр, былі вернутыя іх уладальнікам<sup>9</sup>.

Пачынаючы з 1772 г., шляхта павінна была прадстаўляць дакументы аб сваім паходжанні. Спачатку яна пацвярджаля сваё паходжанне ў земскіх судах, а з 1785 г. – у губернскіх доказавых камісіях. Прадстаўнікі магнатэրы і сярэдняй шляхты пацвердзілі свае прывілеі, бо мелі адпаведныя дакументы або грошы на іх пошуки. Царскі ўрад непакоіла і незадавальняла становішча дробнай шляхты, што засведчылі прымаемыя ўказы. Новым было таксама тое, што, нягледзячы на пацвярдженне часткай духоўных асобаў свайго шляхецкага паходжанне, іх усіх адносілі да духоўнага саслоўя.

Асобы, якія пацвердзілі сваё паходжанне, запісваліся ў дваранскія родавыя кнігі. Колькасць шляхты на 1795 г. складала на Віцебшчыне і Магілёўшчыне 24 189 муж., на Меншчыне, Віленшчыне, Гарадзеншчыне і Ковеншчыне – 91 453 муж. Агульная колькасць складала 115 642 муж. (4,9% ад агульнай колькасці насельніцтва Былога ВКЛ)<sup>10</sup>.

Шляхта быўой Рэчы Паспалітай у адрозненне ад дваранства Расейскай імперыі складалася толькі з патомнага дваранства. Аналіз яе структуры па 6 разрадах паказвае перавагу “сапраўднага” (узнагароджанага) дваранства і прадстаўнікоў “древних благородных родов”, самай шматлікай групы сярод усіх патомных дваранаў. На гэтыя катэгорыі прыходзілася, напрыклад, у Менскай губ. – 91,5%, а ў Магілёўскай – звыш 66% дваранаў<sup>11</sup>.

У новаўтвораных губернях на тэрыторыі Беларусі і Літвы дваранству было дазволена кожныя тры-чатыры гады збіраць сходы, якія у дакументах канца 18 – першай чвэрці 19 ст. традыцыйна зваліся сеймікамі<sup>12</sup>. На сейміках абіралі губернскіх і павятовых “предводителей дворянства” (маршалкаў), уласных прадстаўнікоў у саслоўніцы суды і ўстановы, абмяркоўвалі раскладку земскіх павіннасцяў, вырашалі гаспадарчыя і грамадскія справы мясцовага жыцця.

Палітыка царскага ўраду адносна выбараў у губернскія і павятовыя органы дваранскага самакіравання, суда і паліцыі на працягу часу змянялася. Галоўным

<sup>8</sup> Тамсама. S. 61.

<sup>9</sup> Тумилович Т.Н. Дворянство Белоруссии в конце XVIII-первой половине XIX в. Автореферат диссертации... канд. ист. наук. Минск, 1995. С. 12.

<sup>10</sup> Rychlikowa I. Carat wobec polskiej szlachty... S. 59.

<sup>11</sup> Тумилович Т.Н. Дворянство Белоруссии.... С. 15.

<sup>12</sup> Instrukcja o sejmikach i wrędowaniu z wyborów. Wilno, 1839.

крытэрыем для ўдзелу ў выбарах з'явілася прынясенне прысягі на вернасць і валоданне спадчыннай маёмасцю пзўных памераў. Па прадстаўленні генерал-губернатара З. Чарнышова Сенат указам ад 8 траўня 1773 г. дапусціў да выбараў асобы, якія валодалі не менш чым дзесяццю рэвіскімі душамі. Права абрання на пасаду атрымалі ўладальнікі 20 і болей прыгонных.

У 1805 г. права голасу атрымалі толькі тыя, хто быў старэйшым за 18 гадоў, валодаў нерухомымі маёнткамі, меў не менш за 150 руб. гадавога даходу і 8 дымоў. Фактычна дробная шляхта, якая не мела сваёй зямлі, была выключаная з удзелу ў выбарах<sup>13</sup>. З 1817 г. у Гарадзенскай губ. на працыгутрох гадоў дазвалялі ўдзельнічаць у выбарах дваранам, якія стацілі свое дакументы ў часе вайны 1812 г. і не былі запісаныя ў дваранскія кнігі.

Галоўную ролю сярод абраных асобаў адыгрывалі дваранскія маршалкі. На пасадах іх зацвярджаў імператар з ліку двух абраных кандыдатаў. Галоўным іх абавязкам было загадванне справамі дваранскай карпарацыі. Аднак прымаючы ўдзел у рабоче шматлікіх губернскіх павятовых камітэтав і камісій, яны на практицы пераўтварыліся ў выканаўцаў загадаў мясцовай адміністрацыі. Губернскія ўлады часта ў складалі на маршалкаў самыя розныя даручэнні, што выклікалі незадаволенасць і скаргі з боку апошніх. Праца на гэтых пасадах не аплочвалася, таму на іх звычайна выбіралі заможных памешчыкаў. У розны час, напрыклад, у Гарадзенскай губ. і паветах маршалкамі былі князь Ксаверы Друцкі-Любецкі, граф Казімір Грабоўскі, князь Констанцін Святаполк-Чатвярцінскі, граф Войцэх Пуслоўскі і інш<sup>14</sup>.

Асабліва рэзка змяніліся адносіны паміж губернскімі маршалкамі і ўладамі пасля паўстання 1830-1831 г. Г. Стэцкі ўспамінаў, што да паўстання губернскі маршалак практична не залежаў ад губернатара, а быў яму роўны. І калі губернатор быў адміністраторам правінцыі, то маршалак – абаронцам і апекуном шляхты. Ён мог непасрэдна звязтацца з просьбай аб аўдыенцыі ў імператара. А пасля паўстання маршалак стаўся слугой губернатара і сляпым выканаўцам яго загадаў<sup>15</sup>.

Адным з накірункаў палітыкі ўраду было паляпшэнне матэрыяльнага становішча шляхты. Так, 5 чэрвеня 1796 г. па прапанове Екацерынаслаўскага, Вазнясенскага і Таўрычаскага генерал-губернатара князя Платона Зубава Кацярына II падпісала ўказ пра перасяленне чыншавай шляхты на казённыя землі генерал-губернаторства<sup>16</sup>. У сваім праекце П. Зубаў падкрэсліваў, што чыншавая шляхта, як і ў часы Рэчы Паспалітай, матэрыяльна залежыць ад магнатэry, якая патрабавала ад яе галасоў на сейміках. А на тэрыторыі наварасейскіх стэпаў каланісты моглі б быць памежнай вартай. Але перасяленне было прыпыненае Паўлам I.

<sup>13</sup> Никотин И.А. Столетний период (1772-1872) русского законодательства в возоединенных от Польши губерниях и законодательство о евреях (1649-1872). Т. 2. Вильно, 1886. С. 354-356.

<sup>14</sup> Ateneum Wileńskie. Wilno, 1924. Cz. II. S. 424, 426-428.

<sup>15</sup> Wspomnienia mojej młodości napisane przez Henryka Olechnowicza Steckiego. Lwów, 1895. S. 127.

<sup>16</sup> Никотин И.А. Столетний период (1772-1872) русского законодательства... С. 2, 5-7.

Асобным указам ад 7/18 сакавіка 1797 г. ён заахвочваў бедную шляхту да службы ў расейскім войску, не выключаючы магчымасці ўступлення ў гвардię і кавалергардскі корпус<sup>17</sup>.

Пры заснаванні Дапаможнага банка для дваранства Павел I загадаў сялян Літоўскай, Менскай, Валынскай і Падольскай губ. прымаць у заклад (50 руб. за кожную рэвізскую душу). А 21 ліпеня 1798 г. імператар дазволіў банку выдаваць памешчыкам гэтых губерняў пазыку не па колькасці душ, а па колькасці даходу з маёнтка. 7 жніўня 1798 г. гэты ўказ быў распаўсюджаны на Беларускую і Кіеўскую губ.<sup>18</sup>

Не абыходзіў гэтае пытанне і Аляксандр I. Так, указам ад 14 лістапада 1824 г. дваранам заходніх губерняў, якія не мелі сялянаў і жадалі займацца гарадскім промысламі, было дазволена запісвацца ў купцы або браць пасведчанні для мяшчанаў, якія з'яўляліся гандлем. Але, нягледзячы на тое, што многія з дваранаў не мелі сродкаў для існавання, яны не жадалі гандляваць. Магчыма, гэта было звязана са Статутам Вялікага Княства Літоўскага 1588 г., згодна з якім (раздел 6, арт. 25) шляхціц не мог займацца гандлем пад пагрозай пазбаўлення шляхецтва<sup>19</sup>.

Адным з галоўных і балочых пытанняў было дакументальнае пацвярджэнне дробнай шляхтай свайго паходжання. Асабліва яно тычылася чыншавай шляхты, якая магла мець зямлю (без прыгонных) або знаходзіцца на службовых і чыншавых землях. У сувязі з гэтым пры складанні падушных падаткаў або дараванняў яна трапляла ў спісы падатковага насельніцтва.

Згодна з сенацкай пастановай ад 17 жніўня 1800 г. шляхта Кіеўскай, Валынскай, Падольскай, Беларускай, Літоўскай і Курляндской губ., колькасць якой складала 218 025 чалавек мужчынскага полу, павінна была ў двухгадавы тэрмін (пачынаючы з 1 студзеня 1801 г.) адшукаць доказы ўласнага дваранства. Шляхціцы павінны былі прадстаўляць дакументы мясцовым саслоўным установам і органам улады, якія пасля адпаведнай праверкі зацвярджаліся дваранскімі дэпутацкімі сходамі, а затым накіроўваліся ў Герольдыю ў Пецярбург для канчатковага вырашэння. Шляхта не спішалася зрабіць гэта ў прызначаны тэрмін, і ёй была прадастаўленая адтэрміноўка да 1 студзеня 1806 г. А па указу ад 20 студзеня 1816 г. уводзіўся новы парадак, паводле якога да канчатковага вырашэння пытання аб прыналежнасці да шляхты ўсе прэтэндэнты павінны былі плаціць падаткі<sup>20</sup>.

Згодна з апошнім указам рэвізскія камісіі ў Магілёўскай і Віцебскай губернях правялі праверку стану шляхты. Вынікі праверкі прадстаўлены ў табліцы 1.

<sup>17</sup> Żytkowicz L. Rzady Repnina na Litwie w 1794-1797. Wilno, 1938. S. 295, 296.

<sup>18</sup> Жукович П. Западная Россия в царствование императора Павла // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. XIV. Т. 2. Август 1916. С. 225.

<sup>19</sup> Расейскі Дзяржаўны гісторычны архіў (РДГА). Ф. 1266, вол. 1, ад.з. 8, арк. 16.

<sup>20</sup> Туміловіч Г.М. Палітыка царызму ў адносінах да дробнай шляхты Беларусі ў канцы XVIII-першай палове XIX ст. // Нацыянальная палітыка расейскага самадзяржаўя на Беларусі ў канцы XVIII-пачатку XIX стагоддзя. Мінск, 1995. С. 116-120.

## Табліца 1.

*Дадзеныя рэвізскіх камісій па праверцы стану шляхты  
Магілёўскай і Віцебскай губ. 1816 г. (у душах муж. полу).*

	Магілёўская	Віцебская (6 паветаў)
Усяго шляхты	13837	3044
Прадставілі доказы на дваранства, зацверджаныя ў Герольды	8324	1063
Пацвердзілі дваранства ў губернях	424	19
Прадставілі доказы на разгляд дваранскага дэпутацкага сходу	2764	1579
Называлі сябе дваранамі, але доказаў не прадставілі	1040	90
Знаходзіліся ў “поголовным окладе”	21	
Незацверджаныя ў дваранстве, прыбылі з іншых губерняў	435	
Паказаныя сярод дваранскіх прозвішчаў, але ў дваранстве не значаща	417	
Знаходзіліся ў “поголовном окладе”, але чакалі рашэння Герольды	271	
Пацвердзілі дваранства, але яшчэ знаходзіліся ў “окладе”	65	
Прыбылі з-за мяжы	91	
Мелі толькі касцёльныя метрыкі аб дваранскім паходжанні		207
Не былі зацверджаныя ў дваранстве дваранскімі дэпутацкімі сходамі		127

*Крыніца:*

*Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ) ў Менску. Ф. 1297, вол. 1, ад.з. 5174,  
арк. 22, 23 адв.*

Акрамя таго, у выніку шостай рэвізіі 1811 г. высветлілася, што да дваранска-  
га саслоўя прыпісалася каля 200 тыс. чалавек, сярод якіх былі мяшчане, дваравыя,  
адстаўныя салдаты, людзі “невядомых саслоўяў” з беларуска-літоўскіх губерняў.  
Ім удалося прыпісацца да дваранства дзякуючы таму, што яны былі каталікамі або  
уніятамі і размаўлялі па-польску. І гэта ў той час, абураўся міністр фінансаў граф  
Гур’еў, калі ў гэтых жа губернях ёсьць людзі, якія пацвердзілі сваё паходжанне, але  
плацяць падаткі ў казну. Таму пры правядзенні новай рэвізіі, згодна з указам  
Сенату ад 20 студзеня 1816 г., камісіі павінны былі пакідаць у дваранстве толькі тых,  
хто быў запісаны ў саслоўе ў 1795 г., а іншым неабходна было дакументальна  
пацвердзіць сваё дваранскае паходжанне.

Указ ад 23 жніўня 1817 г. ізноў нагадаў губернскім уладам пра неабходнасць  
хутчэйшага разбору чыншавай шляхты. Губернскае кіраўніцтва імкнулася паско-

рыць выкананне гэтага ўказу, але ў 1823 г. Віцебскі, Магілёўскі і Смаленскі генерал-губернатор князь М.Хаванскі быў вымушаны адзначыць, што губернскія і павятовыя маршалкі не ведаюць дакладнай колькасці шляхты. Паводле яго меркавання, на працягу 1816 – 1819 г. у некаторых паветах праверку праходзіла толькі чыншавая шляхта. Іншыя наогул не прадстаўлялі дакументаў<sup>21</sup>.

15 студзеня 1824 г. быў зацверджаны ўказ пра вайсковую службу шляхты. Князь М.Хаванскі прапанаваў умоўна падзяліць усю шляхту на троі класы. Да першага маглі належаць асобы, дваранства якіх было пацверджанае Герольдыйем. Да другога – зацверджаныя земскімі судамі і прызнаныя дваранскім сходам ў якасці сапраўдных дваран. Для гэтых класаў была прызнаная неабходнай абавязковая вайсковая служба тэрмінам не менш, чым 6 гадоў. Для трэцяга класа, у які ўваходзілі асобы, што не прадставілі доказаў дваранства, быў вызначаны больш працяглы тэрмін у 8-9 гадоў службы.

8 чэрвеня 1826 г. быў вызначаны тэрмін і парадак падаткаабкладання асобаў, якія не былі запісаныя да шляхты да 1795 г. Згодна з указамі ад 11 сакавіка 1828 г., 11 ліпеня 1828 г. і 14 траўня 1830 г. чыншавая і ваколічная шляхта павінны былі плаціць падаткі з дымаў, а не з душаў. Тыя, хто наогул не прадставіў дакументаў маглі выбраць для себе род заняткай сярод падатковых станаў насельніцтва<sup>22</sup>.

Паўстанне 1830 – 1831 г. выклікала рэзкую перамену палітычнага курса царскага ўраду ў Беларусі, Літве і Правабярэжнай Украіне. Пераканаўшыся ў палітычнай ненадзейнасці шляхты, урад Мікалая I зрабіў стаўку на поўную ўніфікацыю 9 заходніх губерняў з цэнтральнай Расеяй, г.зн. на іх русіфікацыю, як адзінную гарантую ўтрымання гэтай тэрыторыі ў складзе імперыі. Пра гэтыя змены сведчыў указ ад 19 кастрычніка 1831 г. “О разборе шляхты в западных губерниях и об устройстве сего рода людей”, які вызначыў адрозненне паміж тымі, хто даказаў свае права на дваранства і “асобамі, што называюць сябе шляхтаю”. Першыя мелі ўсе права расейскага дваранства, а другія былі падзеленыя на “сельскіх і гарадскіх абывацаўляў” або “аднадворцаў” і “грамадзянаў”. У сваю чаргу яны падзяляліся на “аседлых” (мелі свою зямлю або арэндавалі яе) і “неаседлых” (працуючыя па найму і пазбаўленыя сродкаў вытворчасці). Але, нягледзячы на тое, што яны пераходзілі ў іншыя саслоўі, іх не пазбаўлялі права “шукаць дваранства асабіста”<sup>23</sup>.

30 кастрычніка 1831 г. у “заходніх губернях” усім “присутным месцам” і службовым асобам было загадана называцца так жа, як і ў вялікарусікіх губернях. У 1832 г. былі скасаваныя пасады падкаморыяў, каморнікаў і возных. Пасля гэтага ў адносінах да дваранства гэтых губерняў быў прынятый некаторыя аблежаванні, якія тычыліся права ўдзельнічаць у выбарах на пасады паліцэйскіх і судовых чыноўнікаў<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> Rychlikowa I. Carat wobec polskiej szlachty... S. 77, 78.

<sup>22</sup> Туміловіч Г.М. Палітыка царызму ў адносінах да дробнай шляхты... С. 120, 121.

<sup>23</sup> Полный свод законов Российской империи (ПСЗРИ). Т. VI. Санкт-Петербург, 1833. С. 134-138.

<sup>24</sup> Романович-Славатинский А. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. Санкт-Петербург, 1870. С. 488.

Указ ад 11 лістапада 1832 г. загадваў “былу шляхту” падзяліць на тро катэгорыі ў адпаведнасці з маёмасным станам. Да першай былі аднесеныя дваране, якія валодалі населенымі маёнткамі або прыгоннымі без зямлі. Факт пацвярджэння або непацвярджэння іх дваранства істотнай ролі не адыхрываў. Да другой – асобы, якія не валодалі ні прыгоннымі, ні населенымі землямі, але іх дваранства было пацверджанае дваранскімі сходамі. У трэцюю катэгорыю ўваходзілі не зацверджаныя і безмаёмасныя асобы. Прадстаўнікі першай катэгорыі вызваляліся ад вайсковай службы і ад падымных падаткаў, другій – вызваляліся ад гэтых абязязкаў да разгляду іх справаў Герольдыйя. Трэцяя катэгорыя павінна была іх выконваць. Сенатскі ўказ ад 25 ліпеня 1833 г. прадугледжваў двухгадовы тэрмін прадстаўлення доказаў на дваранства для асобаў першай катэгорыі. У выпадку непрадстаўлення яны павінны былі ўваці ў склад аднадворцаў або грамадзян<sup>25</sup>.

Па звестках Міністэрства фінансаў у беларуска-літоўскіх губернях у 1831 г. налічвалася 104 829 “шляхецкіх душ” мужчынскага пола. Па губернях сітуацыя выглядала наступным чынам: Віленская – 26 434, Віцебская – 10 000, Гарадзенская – 9073, Менская – 32 643, Магілёўская – 26 689 душ муж. полу<sup>26</sup>.

Па загаду Віленскага генерал-губернатара Мікалая Даўгарукава губернскія маршалкі ў 1833 г. прыслалі справаздачы, у якіх паведамлялі пра колькасць дэкрэтаў аб шляхецтве, выдадзеных шляхце за перыяд з 1798 па 1 красавіка 1833 г.

Табліца 2.

*Колькасць дэкрэтаў аб пацвярджэнні шляхецтва, выдадзеных за перыяд з 1798 па 1 красавіка 1833 г. у Віленскай, Гарадзенскай і Менскай губ. 1833 г.*

	Колькасць дэкрэтаў			Усяго
	адпраўленыя ў Герольдью	неадпраўленыя ў Герольдью		
	зацвер- джаныя	адхіле- ныя	неразгле- -джаныя	
<i>Губерні</i>				
Віленская	84	191	95	9666
Гарадзенская	42	28	109	2379
Менская	105	45	277	4118
Усяго	231	264	481	16163

Крыніца:

Sikorska-Kulesza J. Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku. Warszawa, 1995. S. 20.

У студзені 1840 г. віцебскі губернтар паведамляў міністру ўнутраных спраў пра становішча дваранства Віцебскай губ., колькасць якога складала 13 432 мужчын і 12 325 жанчын. Ён выдзяляў вышэйшае кола дваранства, якое мела

<sup>25</sup> Туміловіч Г.М. Палітыка царызму ў адносінах да дробнай шляхты... С. 124.

<sup>26</sup> РДГА. Ф. 1266, воп. 8, ад.з. 8, арк. 22, 22 адв.

адукацыю на ёўрапейскім узроўні; сярэдняе дваранства, таксама адукаванае; і самую шматлікую частку, што складалася з былой шляхты, дробных чыноўнікаў, якія нядаўна атрымалі асабістое дваранства і людзей, якія шукалі доказы дваранскага пашоджання. Па меркаванні аўтара ліста, менавіта гэтая частка была “одним из главнейших источников бедности края, ибо люди эти при общей почти безнравственности и полном невежестве составляют особый класс, который для приобретения выгод не пренебрегает самым последним ремеслом <...> Большая часть дворянства, будучи польского происхождения, сохраняет свою нацию и как бы чуждается всего русского”<sup>27</sup>.

Царскія ўлады імкнуліся перавесці тых, хто не прадставіў неабходных дакументаў у катэгорыю падатных саслоўяў. Па ўказу ад 23 студзеня 1847 г. аднадворцам заходніх губерняў было забаронена валодаць населенымі землямі або прыгоннымі без зямлі. Указам ад 17 сакавіка 1847 г. тых, хто не прадставіў дакументаў да 1 чэрвеня 1848 г., павінны былі запісаць ў разрад дзяржаўных сялян. I, нарэшце, па указу ад 1 жніўня 1847 г. усе асобы, не зацверджаныя ў дваранстве, абкладаліся падаткамі<sup>28</sup>.

Уладам не падабалася, што дваранства заходніх губерняў ухілялася ад дзяржаўнай службы, аддаючи перавагу службес “па выбарам”. У 1835 г. было вырашана, што тыя, хто не праслужыў 10 гадоў на дзяржаўнай службе, не маюць права служыць “па выбарам”, за выключэннем тых, хто займаў выбарчую пасаду ўжо два тэрміны (6 гадоў)<sup>29</sup>. А паводле указу ад 21 красавіка 1852 г. дваране пасля дасягнення 18 гадоў павінны былі паступаць на ваеннную або грамадзянскую службу. Па указу ад 20 жніўня 1852 г. на ваеннную службу маглі прымачь бедных дваран з беларуска-літоўскіх губерняў<sup>30</sup>.

Спецыфічным для Беларусі было таксама вызначэнне саслоўнай прыналежнасці татарскага народу. У пачатку 19 ст. татары не мелі афіцыйных дакументаў аб дваранскім пашоджанні. Але яны сябе адносілі да шляхецкага стану. Так, памочнік гарадзенскага губернскага засідацеля І.Мурза Туган-Бараноўскі ў прашэнні на імя Літоўскага ваеннага губернатора генерала Аляксандра Рымскага-Корсакава (24 жніўня 1817 г.) пісаў, што “татарскі народ у Літве са старынных часоў за вайсковыя заслугі польскому каралю здабыў ва ўзнагароду дараваныя дваранам прывілеі”, і што “татарскі народ роўны ў правах з польскімі дваранамі”. Нягледзячы на гэта, гарадзенскі дваранскі сход не прымачь ад іх на разгляд дакументы пра дваранскае пашоджанне, маючы намер пазбаваць іх права ўдзельнічаць у будучых дваранскіх выбарах”. Да прашэння быў прыкладзены прывілей Аўгуста II ад 12 траўня 1698 г.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 3. Минск, 1961. С. 249-250.

<sup>28</sup> Туміловіч Г.М. Палітыка царызму ў адносінах да дробнай шляхты... С. 125, 126.

<sup>29</sup> Романович-Славатинский А. Дворянство в России... С. 489.

<sup>30</sup> Літоўскі Дзяржаўны гістарычны архіў (ЛДГА). Ф. 571, воп. 1, ад.з. 244, арк. 2; ф. 378, воп. 21, а/п, ад.з. 1, арк. 12.

<sup>31</sup> Нацыянальны гістарычны архіў (НГАБ) у Гародні. Ф. 1, воп. 1, ад.з. 1056, арк. 3.

Тым не менш, татары былі дапушчаны да ўдзелу у дваранскіх выбараў у Вільні (1804) і ў Гародні (1810). Роўнасць перад законам перакрэсліла адрозненні ў веравызнанні. Татары-мусульмане разам з каталікамі паставілі свае подпісы пад прысягай. Толькі ў 1824 г. губернскія ўлады звярнулі ўвагу, што мусульмане падпісваюць прысягу ў каталіцкім касцёле. Гарадзенскі губернскі маршалак князь Канстанцын Чатвярцінскі апраўдаўваўся тым, што ў прадпісаным абраадзе для правядзення дваранскіх выбараў не прадугледжаныя правілы, “каб татары, маючыя галасы ў дваранскіх сходах, прыводзіліся да прысягі па магаметанскаму абрааду ў мячэці або у прысутнасці муллы”. У выніку ўмяшальніцтва ўладаў было загадана “впредь татар приводзіць к прысяге на Алькоране”<sup>32</sup>.

Урад нават аддаваў некаторую перавагу татарам-дваранам заходніх губерняў. Так, 25 чэрвеня 1840 г. Сенат дазволіў ім валодаць населенымі маёнткамі і прыгоннымі і браць ва ўслужэнне хрысціян, што было забароненае ўсім іншым дваранам-нехрысціянам<sup>33</sup>.

У першай палове 19 ст. царскі ўрад прыняў шэраг указаў, якімі рэгламентаўвалася становішча шляхты заходніх губерняў. Да моманту канчатковага доказу яна падлягала падаткабліданню і не мела права змяніць месца свайго жыхарства. Гэта выклікала адпаведную рэакцыю з боку шляхты, якая пачала скардзіцца ў розныя інстанцыі. Звароты і скаргі дастаткова ўважліва разглядаліся, і ўрад ішоў на капраміс, напрыклад, паставяна пераносіліся тэрміны па доказу дваранства.

На працягу 20-х г. Герольдыйя пры разглядзе справаў аб зацвярджэнні розных асобаў у дваранстве адхіліла шмат дакументаў, прадстаўленых дэпутацкімі сходамі, па падазрэнню ў падробцы. Пратэсты магілёўскага і віленскага губернскіх маршалкаў на дзеянні Герольдіі разглядаліся ў 1828 г. у Дзяржаўным Савеце. На яго пасяджэнні прынялі рашэнне: “Внушить прэтендуючым маршалкам через губернские правления, дабы состоящие в ведомстве их депутатские собрания следовали точному изложенным правил разуму”<sup>34</sup>. У лютым 1828 г. быў выдадзены ўказ, які патрабаваў узмацнення кантролю і жорсткага пакарання віноўных у падробцы дакументаў у заходніх губернях<sup>35</sup>. Але ў 1833 г. ізноў былі знайдзены фальшивыя дакументы.

19 снежня 1833 г. былі заснаваныя асобныя камісіі для праверкі актавых і метрычных кніг у заходніх губернях. Іх было трох: адна – для Віленскай, Гарадзен-

<sup>32</sup> Байрашускайте Т. Литовские татары в дворянских собраниях XIX века // Исламская культура татараў-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы і яе ўзаемадносіны з беларускай і іншымі культурамі. Ч. 1. Мінск, 1996. С. 136.

<sup>33</sup> Рубинштейн С.Ф. Хронологический указатель указов и правительственный распоряжений по губерниям Западной России, Белоруссии и Малороссии за 240 лет, с 1652 по 1892. Вильна, 1894. С. 494.

<sup>34</sup> Подложные документы и фальшивые в Западном крае // Вестник Западной России. Т. IV. Вильно, 1868. С. 88, 89.

<sup>35</sup> Касмылёў В. Шляхецкая годнасць – за трох рублі серабром // Беларуская мінуўшчына. 1998. № 1. С. 42.

скай губ. і Беластоцкай вобл.; другая – для Магілёўскай, Віцебскай і Менскай губ.; трэцяя – для Кіеўскай, Валынскай і Падольскай губ. Камісіі працавалі даволі інтэнсіўна. У чэрвені 1835 г. камісія для Віцебскай, Магілёўскай і Менскай губ. паведаміла міністру юстыцыі, што апрацавана 5 124 актавых і 2 832 метрычныя кнігі<sup>36</sup>. Пры разглядзе актавых кніг у некаторых павятовых судах і ў Віцебскай грамадзянскай палаце былі знайдзеныя падробленыя акты розных каралеўскіх прывілеяў, метрык і іншых дакументаў. У полацкім архіве была знайдзеная значная колькасць дакументаў, укладзеных у старажытныя акты ў выглядзе копій і выпісак з іншых актаў. Напісаныя яны былі на новай паперы і сучаснай мовай. Акрамя таго, камісія знайшла ў некаторых кнігах прыкленыя і прышытыя аркушы, падчысткі, перапраўкі, прыпскі паміж радкамі.

24 лістапада 1834 г. Сенат загадаў Віцебскаму, Смаленскаму і Магілёўскаму генерал-губернатару і Менскаму грамадзянскому губернатару паведаміць дваранскім сходам “пра непарадкі” ў актавых і метрычных кнігах. А кансісторыі павінны былі адзначаць у выпісах, якія запісы ў метрычных кнігах ім здаюцца падазронымі. Указам Сенату ад 7 красавіка 1836 г. гэтае правіла распаўсяджалася і на выпісы з актаў павятowych судоў і грамадзянскіх палатаў<sup>37</sup>.

Праверкі працягваліся да снежня 1851, калі было загадана спыніць дзейнасць камісіі, а 2 красавіка 1852 г. быў выдадзены ўказ аб заснаванні замест іх цэнтральных архіваў<sup>38</sup>. Але, як і раней, актавыя і метрычныя кнігі ўяўлялі вялікую спакусу для фальсіфікатараў дакументаў.

**Духавенства.** Духоўнае сасло ў Расейскай імперыі фармавалася з прыходскага духавенства і яго нашчадкаў. Магчымасць свабоднага выбару прафесіі для апошніх была моцна абмежаванай. Уступіць у гэтае сасло ўбо пакінуць яго было вельмі складана, бо ўсё вырашалася на дзяржаўным узроўні. Духавенства імкнулася рыхтаваць уласных сыноў у свае пераемнікі, каб потым пры добрых узаемадносінах са сваім прыходам дабіцца згоды на іх абранные. Епархіяльныя архіерэі, каб зберагчы сацыяльную раўнавагу ўнутры духоўнага саслоўя, падтрымлівалі шлюбы кандыдатаў на вакантныя пасады з дачкамі духоўных асобаў. Толькі ўказ ад 22 мая 1867 г. адмяніў парадак спадчыннасці і замкнёнасці духоўнага саслоўя<sup>39</sup>.

Духавенства падзялялася па веравызнаннях. Акрамя таго вылучалася вышэйшае духавенства, прыходскае і царкоўнаслужыцелі, а таксама – белае і чорнае (манаскае). Адносіны паміж іерархіяй і прыходскім духавенствам аказваліся ва ўсё большай залежнасці ад дзяржаўнага заканадаўства. Крыніцамі даходаў прыходскага духавенства ў 18 ст. былі платы за трэбы, добраахвотныя ахвяраванні прыхажанаў, субсиды ад дзяржавы натурай або грашыма, даходы з царкоўных земляў. Толькі пры Мікалае I у суязі з пытаннем пра зямельныя надзеі прыхо-

<sup>36</sup> Тамсама. С. 42.

<sup>37</sup> РДГА. Ф. 1343, вол. 57, ад.з. 203, арк. 2, 3, 45.

<sup>38</sup> Тамсама. Ад.з. 321, арк. 2, 2 адв., 13, 13 адв.

<sup>39</sup> История русской церкви. Книга 8. Часть 1. Москва, 1996. С. 327.

да і дзякуючы асобным дадаткам са скарбу да бюджета Св.Сінода пачалі пераходзіць да рэалізацыі іздзі аб дзяржаўным жалаванні духавенству<sup>40</sup>.

Пазіцыя ўраду ў адносінах да духавенства пачала змяняцца ўжо пры Кацярыне II. Свецкія суды атрымалі загад не ўмешвацца ў духоўныя справы. З 1791 г. па загаду Сенату ў епархіі пачалі прызначаць пастаянных дэпутатаў, якія аказвалі дапамогу духавенству ў свецкіх судах. Указам ад 6 снежня 1796 г. Павел I паспрабаваў узвысіць годнасць духавенства як саслоўя. Пры ім быў адменены цялесныя пакаранні дваранства і купецтва, а па хадайніцтву Св.Сінода гэтае рашэнне было распаўсюджанае і на асобы духоўнага звання. Замест гэтага ўводзіліся такія меры як пазбаўленне сана і пажыццёвая ссылка на катаржныя работы. У 1797 г. Павел I вызваліў духоўнае саслоўе ад паліцыйскіх збораў. Але ў 1800 г. быў адноўлены цялесныя пакаранні для дваранаў, купецтва і пазбаўленых сана святароў.

Указ Аляксандра I ад 22 траўня 1801 г. ізноў адмяняў цялесныя пакаранні святароў. У 1808 г. адмена распаўсюдзілася на іх жонак, а ў 1811 г. – на манахаў, якія не мелі свяшчэнніцкага сана. У 1804 г. духавенства было вызваленае ад зямельнага падатку і яму дазволілі набываць незаселеных земляў, а прадстаўнікам духавенства, якія мелі дваранскае пашоджанне, было дазволена набываць землі разам з селянамі. 1821 г. прынёс духавенству канчатковое вызваленне ад ваенных пастояй і паліцыйскіх збораў, за выключэннем збораў на будаўніцтва мастоў і асвячленне вуліц. Па ўказу 1818 г. духавенства падлягала кампетэнцыі свецкага суда толькі на дзяржаўным узроўні.

Кадыфікацыя законаў пры Мікалае I дала пералік правоў і абавязкаў духавенства. Звод законаў 1832 г. забяспечыў белому духавенству вызваленне ад падушнага падатку; ад вайсковай службы; ад ваенных пастояй, ад цялесных пакаранняў; права набыцця зямлі ў гарадах і вёсках; а пры ўмове прыналежнасці да дваранскага саслоўя права набыцця заселеных земляў (да 1861 г.)<sup>41</sup>.

На тэрыторыі Беларусі і Літвы знаходзілася духавенства як хрысціянскіх (каталіцкое, праваслаўнае, уніяцкое, рэфармацкое (або кальвіністкое), лютеранскае і стараверское), так і нехрысціянскіх (іудэйскае і мусульманское) канфесій. З уходжаннем Беларусі ў склад Расейскай імперіі яно трапляла пад агульнарасейскае заканадаўства пры ўмове прынясення прысягі на вернасць імператрыцы. Урадавая палітыка ўлічвала своеасаблівасць краю, а менавіта нешматлікасць праваслаўнай канфесіі, моцны ўплыў каталіцкага духавенства ў розных галінах грамадскага жыцця і складаныя адносіны паміж духавенствам розных канфесій. Специфіка беларуска-літоўскіх земляў заключалася таксама і ў тым, што вышэйшае праваслаўнае, каталіцкое і уніяцкое духавенства належала ў асноўным да дваранскага саслоўя. Да яго ж адносялася каталіцкое і мусульманскное, значная частка праваслаўнага, уніяцкага і рэфармацкага прыходскага духавенства. Апроч таго,

<sup>40</sup> Тамсама. С. 360, 361.

<sup>41</sup> Тамсама. С. 344-347.

лютэранскія пастары атрымлівалі права асабістага дваранства. Рабінам надаваліся права купцоў I гільдыі.

Асаблівасцю ўрадавай палітыкі на беларускіх землях было і тое, што ўводзячы штаты для прыходаў і класы для архіерэйскіх дамоў і манаstryроў, царскі ўрад не праводзіў тут секулярызацыю царкоўных земляў да указаў 1841 – 1842 г., а ў шэрагу выпадкаў аказваў нават матэрыяльную дапамогу духавенству.

Агульную колькасць духавенства розных канфесій па прычыне недакладнасці статыстыкі таго часу і несупадзення межаў губерняў з епархіямі падлічыць складана. Акрамя таго, статыстычныя звесткі часта датычылі розных груп духавенства. На прыклад, падлічвалася колькасць усяго саслоўя (духавенства і іх сем'і) або колькасць святароў і царкоўнаслужыцеляў. Але і ў першым, і ў другім выпадках іх аднолькава называлі “духавенствам”. Пры гэтым не заўсёды ўключалі ў яго склад манахаў.

У беларуска-літоўскіх губернях на 1851 г. колькасць праваслаўнага духавенства разам з сем'ямі складала каля 12,5 тыс. чал.<sup>42</sup> Колькасць каталіцкага духавенства змянялася наступным чынам: у 1804 г. у трох каталіцкіх епархіях (Магілёўскай, Менскай і Віленскай) налічвалася прыходскага духавенства 246 чал., манахаў – 2 178 і манахінь – 444; у 1851 г. у Віцебскай, Гарадзенскай, Менскай і Магілёўскай губ. налічвалася ксяндзоў і манахаў 843 чал.<sup>43</sup> У 1822 г. у трох уніяцкіх епархіях (Віленскай, Берасцейскай і Палацкай) было 1 625 святароў і 445 манахаў, а ў 1838 г. у Беларускай і Літоўскай уніяцкіх епархіях налічвалася 1 504 асобаў белага духавенства, 228 манахаў і 1 464 прычотніка<sup>44</sup>. У 1851 г. у Віцебскай, Гарадзенскай, Менскай і Магілёўскай губ. пражывала 28 прадстаўнікоў пратэстанцкага духавенства (12 лютэранскіх і 16 рэфармацкіх)<sup>45</sup>.

Сярод розных стараверскіх накірункаў духавенства мелі толькі папоўцы і адзінаверцы, якія прызнавалі іерахію праваслаўнай царквы. Папоўцам дазвалялася пра віламі ад 26 сакавіка 1822 г. пакідаць у сябе беглых папоў, калі тыя да ўцёкаў не зрабілі крымінальных учынкаў. У 1832 г. гэтыя пра віламі былі адмененыя. З'явіўся загад, што “если до сведения правительства дойдет о вновь бежавшем к раскольникам попе, то такового возвращать в распоряжение епархиального начальства”<sup>46</sup>. Указам ад 24 снежня 1835 г. за беглымі папамі і манахамі ўстанаўліваўся сакрэтны нагляд. 5 траўня 1839 г. было забаронена называць беглых папоў святарамі<sup>47</sup>. У 1853 г. міністр унутраных спраў атрымаў загад пра закрыццё стараверскіх скітоў<sup>48</sup>.

<sup>42</sup> Кеппен П. Девятая ревизия о числе жителей в России в 1851 г. Санкт-Петербург, 1857. С. 28, 40, 83, 85; ЛДГА. Ф. 388, вол. 1, ад.з. 136, арк. 2 адв.

<sup>43</sup> Kumor B. Ustrój i organizacja kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej. 1772-1918. Lublin, 1980. S. 196; Кеппен П. Девятая ревизия... С. 28, 40, 83, 85.

<sup>44</sup> Бобровский П.О. Русская греко-униатская церковь в царствование императора Александра I. Санкт-Петербург, 1890. С.125; РДГА. Ф. 797, вол. 87, ад.з. 181, арк. 19.

<sup>45</sup> Кеппен П. Девятая ревизия... С. 28, 40, 83, 85.

<sup>46</sup> Собрание постановлений по части раскола. Санкт-Петербург, 1875. С. 68.

<sup>47</sup> Собрание постановлений по части раскола. С. 260.

<sup>48</sup> История русской церкви... С. 147.

Правядзенне палітыкі нівеліравання матэрыяльнага становішча духавенства розных канфесій асабліва паўплывала на каталіцкае духавенства, якое было самым багатым у краі. Напрыклад, у 1839 – 1840 г. яно валодала забяспечанымі капіталамі на суму 4 523 404 руб. срэбрам і незабяспечанымі на суму 636 020 руб. срэбрам. Апроч таго, прыходскае духавенства мела каля 30 993 душ муж. полу прыгонных сялян, а манаскае – 101 715 (усяго 132 708 душ). Колькасць зямлі ў маёнтках вышэйшага і манаскага духавенства складала каля 425 108 дзес. 1 395  $\frac{1}{2}$  саж., у прыходскага – каля 2 212 207 дзес. (усяго каля 646 315 дзес. 1 395  $\frac{1}{2}$  саж.). Маёнткі вышэйшага і манаскага каталіцкага духавенства прынеслі гадавога даходу каля 426 915 руб. срэбрам, а маёнткі прыходскага духавенства – 126 512 руб. срэбрам (усяго 553 427 руб. срэбрам)<sup>49</sup>.

Згодна з указам 1842 г., якім пачала праводзіцца секулярызацыя духоўных маёмасцяў у заходніх губернях, каталіцкім касцёлам дазвалялася мець 33 дзес. землі, а кляштарам – 150 дзес. Усе прыходскія касцёлы ў залежнасці ад колькасці прыхажан падзяляліся на пяць класаў. Касцёлам першага класа штогод адпускалася па 600 руб., другога – 500, трэцяга – 400, чацвёртага – 275, пятага – 230. Кляштары былі падзеляныя на трох класы. На іх утриманне выдзелялася: мужчынскім кляштарам I класа (з колькасцю манахаў 22 чал.) – 3 185 руб., II класа (16 манахаў) – 2 220 руб., III класа (13 манахаў) – 1 540 руб.; жаночым – I класа (19 манахінь) – 2 765 руб., II класа (16 манахінь) – 2 155 руб., III класа (11 манахінь) – 1 455 руб.<sup>50</sup>

Праваслаўны прычт таксама атрымліваў 33 дзес. зямлі. Але пры ўвядзенні новых класаў (усяго VII) у прыходзе I класа (ад 2 да 3 тыс. прыхажан) праваслаўны святар атрымліваў 180 руб. срэбрам у год, дыякан – 80, дзяк – 40, панамар – 32. У прыходзе апошняга VII класа (ад 100 да 300 прыхажан) святар атрымліваў 100 руб., дзяк – 40. Так што ў параўнанні з каталіцкім духавенствам, праваслаўнае атрымлівало менш. Гэта было звязана з тым, што на штатнае жалаванне ішоў працэнт з маёнткаў узятых у казну, і каталіцкае духавенства, хаця і панесла значныя страты, усё ж было лепей забяспечаным.

Удзел каталіцкага і уніяцкага духавенства ў паўстанні 1830 – 1831 г. прывёў да скасавання шэрагу каталіцкіх і уніяцкіх кляштараў і значна паскорыў вырашэнне лёсу уніяцкай царквы. Былі скасаваны 2/3 базіліянскіх кляштараў. Толькі ў 1832 г. у “захадніх губернях” былі зачыненыя 199 каталіцкіх кляштараў. Гэты працэс працягваўся ў 40-50-я гады. Адначасова ўрад дазволіў (указ ад 27 снежня 1839 г.) уступаць у белае каталіцкае духавенства прадстаўнікам падатнага стану, у т.л. і аднадворцам, якія павінны былі разлічыцца з памешчыкамі і мясцовай палатай дзяржаўных маёмасцяў<sup>51</sup>. У 1842 г. была абмежаваная колькасць каталіцкіх кляштараў, падзеленых на штатныя і заштатныя. Першых налічвалася 50, а заштатныя існавалі часова і павінны быті быць скасаваныя, калі ў іх заставалася менш 8 манахаў.

<sup>49</sup> РДГА. Ф. 821, вop. 150, ад.з. 202, арк. 4 адв.-5 адв.

<sup>50</sup> Тамсама. Арк. 11-12 адв.

<sup>51</sup> НГАБ у Менску. Ф. 136, вop. 1, адз. 14521, арк. 2.

Правы і ававязкі нешматлікага пратэстанцкага духавенства знайшлі адлюстраванне ў зацверджаным 28 снежня 1832 г. статуте евангелісцка-лютэрэнскай царквы ў Расейскай імперыі. Яе вышэйшым органам з'яўлялася генеральная кансісторыя ў Пецярбургу. У 1842 г. населеная маёнткі рэфармацкай цэрквы былі ўзятыя ў казну. А згодна з указам ад 18 чэрвеня 1853 г., лютэрэнскае духавенства выключалася з дзяржаўных расходаў і павінна было атрымліваць жалаванне ад свайго духоўнага ведамства<sup>52</sup>.

Адукацыя прыходскага і манаскага праваслаўнага і уніяцкага духавенства таксама была адным з аспектаў палітыкі ўраду. Яе ўзровень заставаўся даволі ніzkім. Звычайна ў фармулярных спісах адзначалася, што “обучался дома языкам польскому и русскому” або “обучался грамоте дома”<sup>53</sup>. 26 чэрвеня 1808 г. камітэт па ўдасканаленню духоўных вучылішчаў прадставіў Аляксандру I праект “Начертание правил об образовании духовных училищ”, які і быў зацверджаны. Згодна з ім кожная епархія павінна была мець 1 семінарыю, 10 духоўных вучылішчаў і да 30 прыходскіх школ<sup>54</sup>. Для падрыхтоўкі кадраў праваслаўнага духавенства не хапала дзвюх існуючых праваслаўных семінарый у Магілёве і Менску. Але толькі ў 1839 г. у праваслаўнае ведамства перайшлі дзве уніяцкія семінары ў Полацку і Жыровічах.

У 1828 г. уніяцкі мітропаліт Іасафат Булгак прасіў дазволу Мікалая I на закрыццё шэрагу уніяцкіх кляштараў у Беларусі, Літве і на Валыні. Пры гэтым планавалася выкарыстать іх памяшканні дзеля адкрыцця семінарыі і павятовых вучылішчаў для падрыхтоўкі уніяцкага прыходскага духавенства<sup>55</sup>.

А вось каталіцкае духавенства рыхталі ў семінарыях Магілёва, Менска, Беластока, Берасця, Краслаўца, Вільні, Ілукшты. Але, калі колькасць праваслаўных навучальных установаў павялічылася ў канцы вызначанага перыяду, то колькасць каталіцкіх зменшылася да двух. І калі раней каталіцкае і уніяцкое духавенства магло атрымальць вышэйшую адукацыю ў Рыме, Полацкай езуіцкай акадэміі або Галоўнай каталіцкай семінарыі пры Віленскім універсітэце, то да 1860 г. вышэйшую адукацыю каталіцкае духавенства магло атрымальць толькі ў рымска-каталіцкай акадэміі, якая была пераведзеная ў Пецярбург. За межамі беларуска-літоўскіх губерняў рыхталі таксама вышэйшае праваслаўнае і пратэстанцкае духавенства.

Пры Мікалае I былі адчыненыя саслоўныя школы для дочак духоўных асаўай. Жаночыя школы, якія пачалі адчыніцца, часткова ўтрымліваліся за кошт епархіальнага папячыцельства, і прызначаліся, галоўным чынам, для сіротаў з сем'яў духавенства. У 1842 г. Мікалаі I дазволіў прымалець выпускнікоў семінарый на дзяржаўную службу. Былі адмененыя абмежаванні, згодна з якімі выпускнікі, які не належалі да духоўнага звання, могі разлічваць толькі на месца ў “ведомстве праваславнага исповеданія” (у якасці чыноўнікаў кансісторый або выкладчыкаў

<sup>52</sup> РДГА. Ф. 821, вол. 5, ад.з. 615, арк. 57.

<sup>53</sup> НГАБ у Менску. Ф. 2311, вол. 1, ад.з. 11, арк. 2 адв.

<sup>54</sup> История русской церкви ... С. 420.

<sup>55</sup> Таксама. С. 62.

семінарый). Лішак навучэнцаў у духоўных вучэбных установах прымусіў Св.Сінод у 1850 г. адміністратор абавязковое навучанне сыноў святароў у духоўных школах і даць ім магчымасць атрымліваць свецкую адукцыю<sup>56</sup>.

У адрозненне ад хрысціянства ў ісламе і іудаізме няма пасрэднікаў паміж Богам і чалавекам, які сам павінен адказваць за свае грахі. Тому адсутнічае і духавенства, якое можа адпушкаць грахі ад імя Бога. Мула, як і рабін выконваюць рэлігійныя функцыі ў сваіх абшчынах.

Паводле ўказу ад 14 снежня 1837 г. абранне мулы і іншых духоўных асобаў у мусульманскіх прыходах павінна было адбывацца па жаданню не менш 2/3 прыхажан, якія лічыліся старшынямі сямействаў. Прыватнасць грамадства пра абранне мулы падпісваўся мясцовымі ўладамі. Потым ён накіроўваўся на зацвярджэнне ў Таўрыческай духоўнае праўленне, якое, у сваю чаргу, звязралася за канчатковым зацвярджэннем да губернскага праўлення<sup>57</sup>. Духоўныя асобы Таўрыческай магаметанскай акругі і мулы заходніх губерняў вызваляліся ад падаткаў і павіннасціў. Паколькі ў беларуска-літоўскіх мусульманаў не было духоўных вучылішчаў, то пасаду мулы займаў чалавек, які быў знаёмы з рэлігійнымі абрарамі і ўмёў чытаць Каран.

Яўрэйскія абшчыны групаваліся вакол сваіх рабінаў, якія па “Палажэнню аб яўрэях” 1804 г. павінны былі быць зацверджаныя губернатарам. З 1812 г. рабінам мог быць толькі той, хто ведаў адну з трох моваў – русскую, польскую або німецкую. Палажэнне 1836 г. унесла папраўкі і пашырыла абавязкі рабінаў, якія павінны былі між іншымі накіроўваць яўрэяў “к повиновению общин государственным законам и установлениям властей”<sup>58</sup>. У 1840 г. урад вырашыў зацвердзіць пасаду губернскіх рабінаў, якіх павінны былі рыхтаваць спецыяльныя вучылішчы. Але яўрэйскае грамадства не вельмі шанавала выпускнікоў гэтых вучылішчаў, бо лічыла іх невукамі. У 1857 г. быў выдадзены ўказ, згодна з якім у рабіны маглі абірацца толькі тия яўрэі, якія закончылі курс або ў рабінскіх вучылішчах, або ў казённых яўрэйскіх вучылішчах, а таксама ў агульных вышэйшых, сярэдніх і павятовых вучылішчах<sup>59</sup>.

**Гарадскія абывацелі.** “Грамота на права и выгоды городов Российской империи” ад 21 красавіка 1785 г. вызначала права розных катэгорый гарадскога насельніцтва. Да яго адносіліся “все те, кои в том городе или старожилы, или родились, или поселились, или дома, или иное строение, или место или землю имеют, или в гильдии или в цех записаны, или службу городскую отправляли или по тому городу носят службу или тягость. Но постоянные городские обыватели суть все те, кои имеют в городе недвижимую собственность”<sup>60</sup>.

<sup>56</sup> История русской церкви... С. 357, 425.

<sup>57</sup> НГАБ у Менску. Ф. 3212, вол. 1, ад.з. 80, арк. 2.

<sup>58</sup> Еврейская энциклопедия. Санкт-Петербург. [б.м., б.д.] Т. 13. С. 215, 226.

<sup>59</sup> Тамсама. С. 226, 250.

<sup>60</sup> ПСЗРИ. Т. XXII. Санкт-Петербург, 1830. С. 348.

Гэтае саслоёу складалася з пяці наступных груп: “імянітыя грамадзяне”, гільдзейскае купецтва (мясцове і іншагарадніе), мяшчане і пасадскія, рамеснікі або цехавыя, работныя людзі. Кожны гарадскі абывацель павінен быў быць запісаны ў гарадскую абывацельскую кнігу, якая была падзеленая на шэсць частак.

Дваране і духавенства, якія мелі нерухому гарадскую маёmacь, не лічыліся, згодна з гэтай граматай, “действительными гражданами”. Яны былі вызваленыя ад асабістай службы і павіннасця ў горадзе і захавалі “свое особое совещание и право”<sup>61</sup>. Але ўжо ва ўказе Сената ад 20 жніўня 1802 г. падкрэслівалася неабходнасць удзелу дваранства і купецтва ў выбарах у гарадскія прадстаўнічыя органы. З 1807 г. дваране, якія запісаліся ў першыя дзве купецкія гільдыі, павінны былі ўваходзіць у склад “купеческих товариществ” для ўмацавання сувязі паміж саслоўямі. Яны неслі і гарадскія павіннасці і “тъгости личные и вещественные”<sup>62</sup>. Але толькі з 1854 г. прадстаўнікі ад дваранства пачалі ўваходзіць у склад дэпутацый гарадскога схода<sup>63</sup>.

Гарадскія абывацелі ўваходзілі ў “городское общество”. Для кіравання ім дазвалялася сфармаваць гарадскую думу з “гласных” і гарадскога галавы. Агульная гарадская дума выбірала шасцігалосную гарадскую думу, ў якой кожнай катэгорыі абывацеляў даваўся адзін голас, і на якую ўскладалася кіраўніцтва ўсёй гаспадаркай горада. Пры гэтым аб усіх даходах і расходах яна павінна была даваць справаздачу губернатару. Для рамеснікаў былі заснаваныя асобныя ўправы або цэхі.

Граматай 1785 г. Кацярына II утварыла катэгорию “імянітых грамадзян”, вызваленых ад цялеснага пакарання, якія маглі валодаць садамі, загараднымі дварамі, утрымліваць фабрыкі, заводы, марскія і рачныя караблі. Указ ад 1 студзеня 1807 г. адмяніў званне “імянітых” для купцоў. Яго пакінулі толькі для вучоных і мастакоў. Атрымалася, што ў выпадку, калі купец не быў у стане пацвердзіць сваю гільдию, то ён павінен быў вяртацца ў катэгорию мяшчан або ў саслоёу сельскіх абывацеляў. Таму ў 1827 г. Міністэрства фінансаў прапанавала зрабіць асобнае “ганаровае грамадзянства”, што і было зроблена ўказам ад 10 красавіка 1832 г. Набыць яго можна было па нараджэнню (дзеци асабістых дваран, праваслаўных царкоўнаслужыцеляў, лютэранскіх і рэфармацкіх пастараў і г.д.); па хадайніцтву (камерц- і мануфактурасаветнікі, іх удовы і дзеци, купцы, якія больш за 12 гадоў належалі да I гільдыі або мелі ордэн ці чын, асобы, якія мелі вучоную ступень доктара або магістра, артысты і мастакі, што закончылі расейскі универсітэт); па службе або па асобнаму прадстаўленню. Ганаровыя грамадзяне дзяліліся на патомных і асабістых. Прыналежнасць да гэтай катэгорыі вызваляла ад рэкруціў павіннасці, падушнага падаткаабкладання і цялесных пакаранняў.

Паводле закона ад 24 красавіка 1836 г., патомнае ганаровае грамадзянства (акрамя купцоў, вучоных, артыстаў, мастакоў, асабістых дваран і іх дзяцей) атрымлівалі таксама выпускнікі земляробчых школ і лепшыя аграномы-практыкі. А

<sup>61</sup> Дитятин И. Городское самоуправление в России. Т. 2. Ярославль, 1877. С. 144, 145.

<sup>62</sup> Развитие русского права в первой половине XIX века. С. 65.

<sup>63</sup> Дитятин И. Городское самоуправление... С. 147.

з 1842 г. асабістасе ганаровае грамадзянства (акрамя студэнтаў, замежных вучоных, уладальнікаў вялікіх мануфактур, дзяцей асабістых дваран) маглі атрымаць выпускнікі маскоўскіх і пецярбургскіх навучачальных установаў, артысты I-га разраду імператарскіх тэатраў. Правы ганаровых грамадзян маглі быць страчаныя па шэрагу прычын, як, напрыклад, па судоваму прыгавору, у выніку пазбаўлення добрага імя, банкрустства і інш.<sup>64</sup>

Маніфест 1775 г. падзяліў купцоў на трох гільдый. У аснову гэтага падзелу быў пакладзены маёмыны прынцып. У 1775 г. памеры аб'яўленага капіталу, дас-татковага для ўключэння ў гільдыю, складалі для I гільдыі – 10 тыс. руб., для II – 1 тыс., для III – 500 руб.<sup>65</sup>

Грамата 1785 г. канчатковая замацавала манапольнае права купцоў на гандаль, на атрыманне ад дзяржавы падрадаў і водкупу. Купцы I гільдыі атрымалі права весці “всякий торг” на ўнутраных і зневінных рынках, оптам і ў розніцу, набываць марскія караблі, заводы і фабрыкі. Купцам II гільдыі дазвалялася весці гандаль толькі ў межах імперыі, гандляваць оптам і ў розніцу, таксама мець фабрыкі і заводы, рачныя караблі. Купцы III гільдыі маглі весці дробны гандаль, оптам і ў розніцу, перавозіць тавар вадой і сушай, утрымліваць лазні, паставляць двары і тракціры, набываць малыя рачныя караблі, “станы и рукоделия”<sup>66</sup>. Такім чынам, гандлёвая дзеянасць падвяргалася дэталёвой рэгламентацыі, прычым у найвялікшай ступені рэгламентавалася самая шматлікая група дробнага купецтва III гільдыі.

Купецтва атрымала вызваленне ад рэкрывткай павіннасці (дакладней, дазвол адкупіца ад яе). Прадстаўнікі I і II гільдый былі вызвалены ад цялесных пакаранняў. Купецтва замацавала сваё прывілеіванае становішча ў органах гарадскога кіравання (думах) і на пачатку 19 ст. атрымала права набыцца зямлі, а таксама права хадайніцтва перад Міністэрствам фінансаў. Гэтыя права распаўсюджваліся на сем’і купцоў. Прывілеіванае становішча купецкай эліты знаходзіла адлюстраванне ва ўзнагароджанні ордэнамі, дараўненні чыноў, а таксама асабістага і патомнага дваранства<sup>67</sup>.

З 1804 г. у купецтва было дазволена запісвацца замежным каланістам і дзяржавным сялянам, а з 1821 г. – удзельным сялянам. Для гэтага было неабходна мець гарадскую спецыяльнасць, жыць у горадзе, забяспечыць апрацоўку пакінутай зямлі, не мець сялянскай запазычанасці і ўнесці трохгадовы падатак па абодвух саслоўях<sup>68</sup>.

Паколькі ў гэтай катэгорыі пераважала купецтва III гільдыі, то ў 1824 г. урад зрабіў спробу (“гільдзейская рэформа Канкрына”) аbmежаваць дробны гандаль

<sup>64</sup> Развитие русского права... С. 67, 68.

<sup>65</sup> Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала XX века. Москва, 1997. С. 38.

<sup>66</sup> Тамсама. С. 39.

<sup>67</sup> Тамсама.

<sup>68</sup> Рындзюнскій П. Г. Городское гражданство дореформенной России. Москва, 1958. С. 43-60.

сялян і мяшчан у гарадах і тым самым узмацніць купецтва. Але ў 1825 – 1827 г. урад быў вымушаны адмяніць шэраг важнейшых аспектаў рэформы.

Самай значнай часткай саслою гарадскіх абывацеляў былі мяшчане. Яны складалі мяшчанскае грамадства ў горадзе, кіраванне якога было ў руках мяшчанскага старасты і яго памочнікаў, якіх абіралі на трох гады. Мяшчане неслі асноўны цяжар падаткаў і павіннасцяў. Яны плацілі падушную подаць, падатак на будаўніцтва дарог, неслі рэкруцкую, земскую, падводную, пастойную і інш. павіннасці. Падушны збор з мяшчан у два разы перавышаў аналагічны збор з сялян. Каб прыпісацца да гэтай катэгорыі быў патрэбны прыгавор аб звальненні са свайго былога грамадства, а таксама згода шасці “добронацейных” грамадзян горада і мяшчанская управы<sup>69</sup>.

Па грамаце 1785 г. усё рамеснае насельніцтва горада дзялілася на некалькі цэхаў або управаў, якія складаліся з рамеснікаў адной спецыяльнасці. Органамі цэхавага кіравання былі цэхавы сход і агульная рамесная управа. На сходзе штогод выбіраліся старшыня і два старшынскіх сябры, якія стваралі цэхавую управу. Цэхавыя старасты, разам з выбраным рамесным галавой, складалі рамесную управу. Рамесны сход складаўся з усіх майстроў цэха і склікаўся рамесным галавой<sup>70</sup>.

Уступіць у цэх мог кожны, хто жадаў займацца ў горадзе тым або іншым рамяством і адпавядай умовам паступлення. Уступаючы ў цэх, новы сябры павінен быў унесці вызначаную суму грошай ў агульную рамесную касу. Паўнапраўным сябрам цэха чалавек становіўся тады, калі рабіўся майстрам<sup>71</sup>.

У 1846 г. сябры цэхаў падзяляліся на рамесных і наёмных служкаў і рабочых. Існавалі цэхі двух катэгорый – “вечныя” і “часовыя”. Прыгонныя сяляне маглі запісвацца толькі ў “часовыя” цэхі і не менш чым на 2 гады<sup>72</sup>.

Апошняя катэгорыя гарадскіх абывацеляў – рабочыя людзі. Указам 1787 г. было загадана, каб пакараных па суду не пакідаць ні ў Маскве, ні ў Пецярбургу, ні ў губернскіх цэнтрах, а накіроўваць у павятовыя гарады, дзе запісваць у “рабочыя людзі” з уключэннем у мяшчанскі аклад. Указамі 1816 і 1821 г. замежных выхадцаў, якія прыбылі ў Расею па маніфесту 30 жніўня 1814 г., пры ўмове, што іх не жадалі прымаць грамадствы, і яны былі непрыгодныя да вайсковой службы, таксама было загадана запісваць у гэтую катэгорыю. У 1824 г. было забаронена перасяляць яўрэй з-за мяжы, а тых, хто ўжо пераехаў, але яшчэ не быў далучаны да якога-небудзь грамадства, размяркоўваць па павятовых гарадах і прыпісваць да рабочых людзей. З 1832 г. некаторыя “порочныя” асобы запісваліся ў “рабочыя людзі” нават без згоды грамадстваў. Пазней тэрмін “рабочыя людзі” або “работныя людзі” быў заменены тэрмінамі “масцеравыя”, “рабочыя”, “чорнарабочыя”<sup>73</sup>.

<sup>69</sup> Развитие русского права... С. 68.

<sup>70</sup> Тамсама. С. 69.

<sup>71</sup> Дитятин И. Устройство и управление городов России. Т. 1. Санкт-Петербург, 1875. С. 474.

<sup>72</sup> Развитие русского права... С. 69.

<sup>73</sup> Тамсама. С. 69, 70.

На гарады Беларусі і Літвы таксама былі распашоуджаныя палажэнні дара-  
вальнай граматы гарадам 1785 г. Але арганізацыя кіравання гарадоў і склад насель-  
ніцтва ў беларуска-літоўскіх губернях адрозніўся ад гарадоў цэнтральнай Расеі.  
Гэта было звязана з існаваннем шматлікіх мястечак, прыватнауласніцкіх гарадоў, а  
таксама з магдэбургскім правам. Згодна з ім у шэрагу гарадоў працягвалі сваю  
дзейнасць магістраты, якія складаліся з двух калегій: лавы, якая ведала судом па кры-  
мінальных спраўах, і рады, у сферу дзейнасці якой ўваходзілі грамадзянскі суд, палі-  
цыя, нагляд за гандлем, зборам падаткаў з нерухомай маёрасці і кантроль за дзе-  
нейнасцю цэхай. Гарадавыя магістраты складаліся з двух бургамістраў, чатырох ратма-  
наў, двух суддзяў, якіх абіралі ў саслоўныя суды, а таксама кагальных і старасты. Усе  
яны абіраліся на тры гады. Гарадскія магістраты да 1797 г. падпарадкоўваліся гу-  
бернскім магістратам, а потым – палатам крымінальнага і грамадзянскага судоў.

Спецыфіку беларускім землям надавала таксама яўрэйскае гарадское на-  
сельніцтва, якое было падпарадкована кагалу. Кагал кіраваў усімі гаспадарчымі і  
адміністрацыйнымі спраўамі. Але паступова ён страпіў сваё значэнне і трапіў пад  
уплыў гарадавога магістрату, які рэгламентаваў яго дзейнасць<sup>74</sup>. Яўрэйскае на-  
сельніцтва карысталася свабодай запісу ў купецтва і мяшчанства, але толькі ў  
межах беларускіх губерняў (указ ад 21 траўня 1786 г.)<sup>75</sup>. Паводле ўказу ад 23 чэрвя-  
ня 1794 г. тия, хто запісваўся, былі абавязаныя плаціць падаткі “вдвоем против по-  
ложенных с мещан и христиан христианского вероисповедания”. А хто не жадаў  
заставацца ў гарадах Расейскай імперыі на існуючых умовах, маглі выехаць за  
мяжу пасля выплаты штрафу ў памеры двайнога падатку за тры гады. Запіс у  
купецтва не пазбаўляў яўрэя ад асобнага рэкруцкага падатку, які быў для іх  
уведзены замест асабістага адбывання вайсковай павіннасці (указы 1794 і 1796 г.).

Указ ад 8 чэрвеня 1795 г. загадваў прыпісаць усіх яўрэяў, якія жылі ў вёсках да  
гарадоў: “Стараться переселить их в уездные города, дабы они люди не скатились во  
вред обществу, но, производя торги и размножая рукоДЕлия и ремесла и себе при-  
быль и обществу пользу приносили”. “Положение” 1804 г. падпарадковала яўрэй  
гарадскім магістратам, паліцыі і суду. Яны маглі абірацца ў гарадскія магістраты пры  
ўмове, што чыталі і пісалі на адной з трох моваў: польскай, рускай або нямецкай<sup>76</sup>.

Насуперак сцвярджэнням многіх даследчыкаў пра адхіленне яўрэяў ад выбараў і дзейнасці ў органах гарадскога самакіравання, у кнігах магістратаў дастаткова  
часта сярод бургамістраў і ратманаў сустракаюцца нехрысціянскія прозвішчы. Так,  
у кнізе Барысаўскага магістрата за 1800 г. у спісе ратманаў фігуруюць Шмуйла  
Янкелевіч і Меер Гіршавіч. У 1818 г. бургамістрам быў Шмуйла Стронгін<sup>77</sup>.

<sup>74</sup> Люты А.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце XVIII-первой половине XIX века. Минск, 1987. С. 20, 21.

<sup>75</sup> Анищенко Е.К. Чэрта оседлости. Минск, 1998. С. 96.

<sup>76</sup> Дубнов С.М. Новейшая история еврейского народа (1789-1881). Санкт-Петербург, 1914. С. 201, 202, 215.

<sup>77</sup> НГАБ у Менску. Ф.156, вол. 1, ад.з. 1, арк. 17; ад.з. 13, арк. 55.

Гісторычна літаратура дазваляе казаць пра колькасную перавагу яўрэйскага купецтва і мяшчанства ў Магілёўскай губ. Напрыклад, у 1808 г. тут налічвалася 489 купцоў і 15 694 мяшчан і ўдзейскага веравызнання (у той жа час купцоў іншых веравызнанняў было толькі 223, а мяшчан – 7 987). А вось у Віцебскай губ. колькасна дамінавалі купцы і мяшчане хрысціянскіх канфесій. У 1808 г. купцоў-хрысціян налічвалася 897, а мяшчан – 11 302. Аналагічныя паказчыкі адносна купцоў і мяшчан і ўдзейскага веравызнання складалі адпаведна 186 чал. і 7 861 чал.<sup>78</sup>

23 лістапада 1851 г. Мікалаем I былі зацверджаныя Часовыя правілы па “разбору” яўрэй. Усе яны дзяліліся на пяць разрадаў: купцоў, земляробаў, рамеснікаў, аседлых (асобы, якія мелі нерухомую маёmacь у горадзе або займаліся мяшчанскім гандлем па прамысловых пасведчаннях, а таксама духавенства і вучоноя) і неаседлых мяшчанаў (падлягали павялічанаму рэкруцкаму набору і шэррагу абмежаванняў у правах). Да 1 красавіка 1852 г. яўрэі павінны былі прадставіць уладам дакументы свайго стану. У іншым выпадку іх запісвалі ў разрад неаседлых мяшчан<sup>79</sup>.

Колькасць купецтва ў беларуска-літоўскіх губернях была невялікай, і сярод яго пераважала купецтва III гільдыі. Напрыклад, у Віцебскай губ. у 1812 г. да I гільдыі належалі толькі 2 чал., да II – 12, да III – 206; у 1822 г. да I – 2 чал., да II – 9, да III – 56. У Гарадзенскай губ. у 1843 – 1857 г. купцоў I гільдыі было 30 чал., II – 18, III – 745<sup>80</sup>. Самым шматлікім было мяшчанскае насельніцтва гарадоў. Так, у 1827 г. у Віцебскай губ. мяшчан было 29 508 чал., у Менскай – 44 246, у Магілёўскай – 41 801, у Гарадзенскай – 54 560, у Віленскай – 51 895<sup>81</sup>.

Купцы і мяшчане з ліку хрысціянскага насельніцтва “заходніх губерняў” мелі пэўныя прывілеі. Згодна з указам Сенату ад 30 снежня 1841 г. аб распаўсюджванні гандлю і прамысловасці ў гэтых губернях купцам, мяшчанам і, наогул, людзям “свободнага состоянія и хрысціянскага исповеданія”, якія мелі правы пераходу ў гарадское саслоўе, дазвалялася прыпісвацца да яго “с одним свідэтельствам местных начальств”. З 1 студзеня 1842 г. па 1 студзеня 1867 г. яны вызволяліся ад усіх падаткаў, павіннасцяў і рэкруцтва<sup>82</sup>. А указам Сенату ад 21 лютага 1842 г. купцы III гільдыі і мяшчане, якіх выбіралі на гарадскія пасады, вызволяліся ад цялесных пакаранняў<sup>83</sup>.

Частку саслоўя гарадскіх абывацеляў складалі рамеснікі. У 42-х гарадах Беларусі напрыканцы 30-х – напачатку 40-х г. 19 ст. налічвалася каля 13 530 цхавых і нецхавых рамеснікаў сарака прафесій. Сярод іх можна выдзяліць чатыры групы. Да першай належылі рамеснікі, занятыя вытворчасцю адззення і абутку; да другой – тыя, хто працаўваў у харчовай прамысловасці; да трэцяй – занятыя вырабамі

<sup>78</sup> Schiper J. Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach Polskich. Warszawa, 1937. S. 411.

<sup>79</sup> Дубнов С.М. Новейшая история еврейского народа... С. 524.

<sup>80</sup> Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 3. С. 421, 498, 499.

<sup>81</sup> Рындзюнскій П.Г. Городское гражданство дореформенной России. С. 297.

<sup>82</sup> Тамсама. С. 464, 465.

<sup>83</sup> НГАБ у Менску. Ф. 136, воп. 1, ад.з. 16502, арк. 2.

прадметаў хатняга ўжытку; да чацвёртай – усе іншыя спецыяльнасці (ювеліры, цырульнікі і г.д.)<sup>84</sup>. Працягвала існаванне цэхавая арганізацыя са знешнімі атрыбутамі (сцягамі, скрынямі і кнігамі запісу ў цэх). Але пасля ўвядзення на Беларусі палажэння граматы 1785 г. былі знятые абмежаванні ў найме майстрамі вучняў і чаляднікаў. Так, некаторыя майстры кавальскага, шавецкага і слесарнага цэхаў Менска мелі да 8 вучняў, якія фактычна былі наёмнымі рабочымі ў майстэрнях сваіх гаспадароў. Таксама былі зліквідаваныя абмежаванні ў галіне вытворчаци і збыту вырабаў. Сябры цэхаў нярэдка ігнаравалі пастановы цэхавой управы, не наведвалі цэхавых сходаў. Рамеснікі неахвотна запісваліся ў цэхі, не жадаючы падпарадкоўвацца цэхавым парадкам і колькасць іх у цэхах змяншалася.

А 16 красавіка 1852 г. Сенат выдаў указ, згодна з якім скосоўвалася цэхавая арганізацыя ў гарадах і мястэчках, дзе колькасць рамеснікаў была нязначнай. У такіх гарадах дазвалялася займацца рамяством, не ўступаючи ў цэх, а толькі запісаўшыся ў рамесную саслоўную групу, і абіраць толькі аднаго цэхавога старшыню. У сувязі з гэтым указам, напрыклад, у Менскай гарадской думе былі падрыхтаваныя дакументы, згодна з якімі засноўваліся рамесныя грамадствы, з мэтай “удасканалення раместваў прац узаемнае абліччаванне і дзеянісць сяброў”. Фактычна зняшчалася манапольнае права цэхаў на вытворчасць. Цяпер цэх не мог “нікому забараніць дзённае выжывенне працай”. Сябрам цэхаў дазвалялася наймацца на фабрыкі і заводы<sup>85</sup>.

У 1850 г. Міністэрствам унутраных спраў быў зацверджаны спіс рамесных цэхаў па гарадах і мястэчках “заходніх губерняў”. Некалькі блізкіх рамесных професій аўтадноўваліся ў адзін цэх у тых выпадках, калі колькасць рамеснікаў была нязначнай. У буйных гарадах беларуска-літоўскіх губерняў звычайна зацвярджалася 15–20 цэхаў<sup>86</sup>.

Нязначную колькасць саслоўя гарадскіх абывацеляў складалі ў Беларусі групы “ганаровых грамадзян” і “рабочых людзей”. Спецыфікай беларускіх гарадоў таксама была прысутнасць такой групы, як “грамадзяне”. Да яе належала былая шляхта, якая не пацвердзіла сваіх правоў і жыла ў горадзе. Яна існавала быццам паасобку і да гарадскога грамадства прыпісвалася толькі ў тым выпадку, калі колькасць такой шляхты была нешматлікай. Па звестках Віцебскай казённай палаты на 1842 г. у Віцебску было 9 “грамадзян”, у Суражы – 1, Веліжу – 8, Невеле – 13, Себежы – 5, Дрысе – 2, Палацку – 17, Лепелі – 1. Усяго па Віцебскай губ. налічвалася 66 душ муж. полу, а па Магілёўскай – 106<sup>87</sup>. Існавала таксама група “вольных людзей”, да якіх адносілі замежных выхадцаў, “кои в городах западных губерний водворили и так в переписи названы”<sup>88</sup>.

<sup>84</sup> Чепко В.В. Города Белоруссии в первой половине XIX века. Минск, 1981. С. 25.

<sup>85</sup> Чепко В.В. Города Белоруссии... С. 33, 36, 37.

<sup>86</sup> Тамсама. С. 33-35.

<sup>87</sup> НГАБ у Менску. Ф. 1297, воп. 1, ад.з. 13011, арк. 15, 22 адв.

<sup>88</sup> Рукапісны аддзел Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь. Ф. 1000, воп. 6, ад.з. 70, арк. 18.

**Сельскія абывацелі.** Гэтае саслоўе заканадаўча падзелялася на памешчыцкіх, дзяржаўных, свабодных і ўдзельных сялян. Іх прававое становішча было розным. Напрыклад, памешчыцкая сяляне з'яўляліся ўласнасцю памешчыка, і закон далучаў іх да рухомай маёmacці<sup>89</sup>. Яны дзяліліся на сялян, што зымаліся сельскай гаспадаркай на памешчыцкай зямлі і дваровых, якія былі пазбаўленыя ўсялякіх сродкаў вытворчасці і зымаліся забеспечэннем прыватных патрэбай памешчыку. Першыя па формах эксплуатацыі падзяляліся на паншчынных і аброчных. Значная частка сялян выконвала змешаныя павіннасці.

Памешчыкі мелі права продажу і набыцца прыгонных з зямлі і без яе, а таксама права судзіць іх. Яны маглі ўжываць наступныя пакаранні: біццё дубцами (да 40 удураў) або палкамі (да 15); арышт на тэрмін да 2 месяцаў; заключэнне ў “смирительные” і работныя дамы на тэрмін да 3 месяцаў; заключэнне ў арыштанцкія роты на тэрмін да 6 месяцаў. Закон 1822 г. дазваляў памешчыкам высылаць сваіх прыгонных у Сібір. Па Укладанню 1845 г. за падачу скаргі на памешчыка прыгоннаму належала 50 удураў розгамі. Урад, аберагаючы права дваранства, разглядаў бунт прыгонных супраць іх уладальнікаў як паўстанне супраць дзяржаўной улады<sup>90</sup>. Памешчыцкая сяляне не валодалі правам уласнасці. Нерухомую маёmacць яны маглі набыць толькі на імя свайго памешчыка. У 1848 г. ім было дазволена набываць маёmacць на сваё імя, але са згоды памешчыка.

Да сельскіх абывацеляў адносіліся таксама дзяржаўныя сяляне, у т.л. аднадворцы, каланісты, вольныя людзі, свабодныя хлебапашцы, манастырскія сяляне і інш. Яны таксама падзяляліся на 2 групы: аброчныя і паншчынныя. Асноўная маса дзяржаўных сялян была на аброку. Але разам з тым яны выконвалі шэраг натуральных павіннасцяў (напрыклад, падводную, будаўнічую і дарожную), плацілі грашовыя падаткі (падушны падатак, які складаў у першай палове 19 ст. 3 руб. 30 кап. з рэзвізскай душы), уносілі розныя сумы на мясцовую земскія і мірскія патрэбы (утрыманне паштовых дарог, аплата выбарных пасадаў і інш.).

У прававых адносінах іх становішча было лепшым, чым у памешчыцкіх сялян. Яны мелі права выбіраць сабе род дзейнасці (займацца гандлем, промысламі), пераходзіць у іншае саслоўе, набываць на сваё імя маёmacць. Некалькі вёсак дзяржаўных сялян (каля 3 тыс. душ) аб'ядноўваліся ў воласць, на чале якой стаяла валасное праўленне, абранае на валасным сходзе.

Трэцюю саслоўную групу складалі ўдзельныя сяляне, якія належалі імператарскай сям'і. Яны знаходзіліся на аброку, які складаў у 50-х г. ад 10 руб. 80 кап. да 17 руб. 57 кап. з душы. Акрамя аброку існавалі падушны падатак, розныя дадатковыя зборы і натуральная павіннасці. У прававых адносінах удзельнае сялянства валодала меншай свабодай, чым дзяржаўнае. Адыходніцтва забаранялася, а не-

<sup>89</sup> Развитие русского права... С.136.

<sup>90</sup> Тамсама. С. 77.

рухомую маёмысць яны маглі набыць толькі на імя Дэпартамента ўдзелаў. Рэгламентаваліся нават шлюбы<sup>91</sup>.

Большая частка сялян Беларусі і Літвы належыла памешчыкам. У 1812 г. сельскае насельніцтва беларуска-літоўскіх губерняў складала 93,4% ад агульной колькасці жыхароў мужчынскага пола. З іх 79,8% (каля 1 438 289 чал.) – гэта памешчыцкія сяляне; 9,3% (166 650 чал.) – скарбовыя і 4,3% (77 540 чал.) – вольныя людзі<sup>92</sup>. Памешчыцкія сяляне былі не толькі самай шматлікай, але і самай бясправнай часткай сельскага насельніцтва. Прыйгонных прадавалі і закладвалі, дараўвалі і абменьвалі на розныя рэчы, высыпалі без суду на катаргу, каралі бізунамі. У запісцы 1834 г. Віцебскага, Магілёўскага і Смаленскага генерал-губернатара Мікалая I паведамлялася пра жорсткасць памешчыкаў Цеханавецкіх. Памешчыца сама біла дваравых дзяўчат дубцамі, калола і голкамі, рэзала нажом і нават кусала. Некаторыя, не вытрымаўшы здзекаў, канчалі жыццё самагубствам або ўцякалі<sup>93</sup>.

Дзеля супакаення сялянства былі прынятыя меры па паляпшэнню іх становішча. У прыватнасці, забаранялася прыцягваць сялян да працы ў нядзелю і святочныя дні і дазвалялася адпускаць іх на заробкі за абумоўленую плату. Указ ад 21 лютага 1811 г. абавязваў памешчыкаў у неўраджайныя гады забяспечваць сваіх сялян хлебам да новай жатвы, даваць ім рабочую жывёлу, не павялічваць паншчыну ў выпадку хваробы сялян, дазваляць малоць зборожжа на сваіх млынах. Нядоімкі памешчыцкіх сялян мелі наступствам узяцце памешчыцкага маёнтку ў апеку<sup>94</sup>.

23 сакавіка 1818 г. выйшаў указ па выніках праверкі становішча сялян Мазырскага пав. Менскай губ., які быў распаўсюджаны на ўсе беларуска-літоўскія губерні. Указ абавязваў памешчыкаў і адміністратараў наглядаць за станам гаспадаркі сялян і не патрабаваць ад іх выканання павіннасцяў звыш вызначаных інвентарамі. Забаранялася выкарыстоўваць жорсткія пакаранні. Скасаваліся абмераванні на продаж сялянамі працуектаў сваёй гаспадаркі, абліжкоўвалася іх залежнасць ад ліхвароў-карчмароў<sup>95</sup>.

29 траўня 1835 г. імператар зацвердзіў рашэнне Дзяржаўнага савету “Аб аддачы беларускім памешчыкам сялян па найму ў землянія і іншыя чорныя работы”. У ім абліжкоўваліся магчымасці памешчыкаў здаваць сялян па найму (не больш паловы работнікаў, узрост ад 20 да 48 гадоў), агаворваліся ўмовы (заключэнне контракта з вызначэннем аплаты як памешчыку, так і сялянам, колькасць рабочых дзён і іх працягласць, побыт і харчаванне працуючых). Аднак на практицы ўсе гэтыя ўрадавыя распараджэнні былі малазэфектыўнымі, бо нагляд за імі

<sup>91</sup> Развитие русского права... С. 75-82.

<sup>92</sup> Чепко В.В. Классовая борьба в белорусской деревне в первой половине XIX века. Минск, 1972. С. 27.

<sup>93</sup> Тамсама. С. 79.

<sup>94</sup> Развитие русского права... С. 74.

<sup>95</sup> Гісторыя сялянства Беларусі. Т. 1. Мінск, 1997. С. 263.

быў ускладзены на мясцовых чыноўнікаў, якія звычайна адстойвалі інтэрэсы памешчыкаў, а не сялян<sup>96</sup>.

Урад спрабаваў палепшыць прававое становішча прыгонных. У ліпені 1808 г. быў забаронены продаж прыгонных на кірмашах і таргах. З сакавіка 1812 г. забара-нілася афармленне купчых на продаж людзей па аднаму і без зямлі, але продаж, не аформлены дакументальна, заставаўся. У 1818 г. было забаронена друкаваць аб'я-вы продажу сялян у газетах. Законам ад 2 траўня 1833 г. забараняўся продаж і пада-раванне прыгонных па асобку з разбурэннем сям'і. З 1841 г. набыццё сялян было дазволена толькі асобам, якія валодалі населенымі маёнткамі<sup>97</sup>.

Параўнальна нязначную колькасць памешчыцкіх сялян складалі дваравыя. У адразненне ад Pacei, дзе напрыканцы першай паловы 19 ст. іх налічвалася каля 7%, у Беларусі і Літве іх было толькі 3,4% ад агульнага ліку памешчыцкіх сялян, коль-касць якіх па дзесятай рэвізіі 1858 г. складала 1 086 245 душ муж. полу<sup>98</sup>.

Як урад, так і памешчыкі, неаднаразова ставіў пытанне пра вызваленне сялянства. 20 лютага 1803 г. быў зацверджаны Указ аб вольных хлебапашцах, які даваў права прыгонным сялянам выкупацца на волю з зямлі, але са згоды па-мешчыка. У снежні 1807 г. гэты ўказ быў пацверджаны для тых губерній, дзе дзейнічаў Літоўскі статут. Паводле ўказу 1808 – 1809 г. дваравыя людзі і сяляне, якія набылі зямлю ва ўласнасць, уступалі ў разрад “вольных хлебапашцаў”<sup>99</sup>.

На шляхецкім сейміку ў снежні 1817 г. шляхта Віленскай губ. абмяркоўвала пытанне пра вызваленне сялян з прыгону, але без зямлі. Віленскую шляхту пад-трымалі іншыя губерні. На гарадзенскім сейміку ў студзені 1818 г. за такую рэ-форму выказаўся наваградскі делегат граф В.Путкамер. У снежні 1818 г. яе пад-трымала менская шляхта. За скасаванне прыгону выказаўся маршалак Грыневіч<sup>100</sup>. Абмяркоўвалася гэтае пытанне і ў 1850 г. на выбарах віцебскага дваранства. Па-мешчыкі Дрысенскага і Полацкага пав. С.Убры, І.Храпавіцкі, Ю.Шчыт пропанавалі “адмовіцца ад прыгоннага права над людзьмі”. Але пры галасаванні дваран-ства адхіліла пропанову<sup>101</sup>.

Другім па колькасці разрадам сельскага насельніцтва быў дзяржавныя ся-ляне. Іх аснову склалі прыгонныя сяляне былых староствай, г.зв. старасцінскія сяляне, якія не былі падараваныя памешчыкам. Акрамя таго, у склад дзяржавных уваходзілі секвестраваныя (уладальнікі адмовіліся прыняць падданства Pacei або выступілі супраць новай улады), біскупскія (былых сталовых маёнткаў віленскага каталіцкага біскупа), паезуїцкія (пасля выгнання езуіцкага ордэна ў 1820 г.), кан-

<sup>96</sup> Тамсама.

<sup>97</sup> Развитие русского права... С. 74, 75.

<sup>98</sup> Чепко В.В. Классовая борьба... С. 32, 33.

<sup>99</sup> Развитие русского права... С. 71.

<sup>100</sup> Mościcki H. Sprawa włościańska na Litwie w pierwszej czwierci XIX stulecia. Warszawa, 1908. S. 24, 25, 30, 32.

<sup>101</sup> Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 3. С. 295.

фіскаваныя (ва ўдзельнікаў паўстання 1830 – 1831 г.), падухоўныя (у выніку секулярызацыі царкоўных уладаннях у 40-х г.). У выніку праведзеннага ў 1836 г. абмену асобных уладанняў імператарскай сям'і на казённыя маёнткі катэгорыю дзяржаўных сялян папоўнілі з 109 рэвізскіх душ былых удзельных сялян Віцебскай і Магілёўскай губ.<sup>102</sup>

У 1837 г. дзяржаўныя сяляне ўсіх разрадаў разам з удзельнымі перайшлі ў распараджэнне Міністэрства дзяржаўных маёmacцяў. Павіннасці дзяржаўных сялян набылі грашовую форму рэнты, якая выплачвалася два разы ў год шляхам кругавой парукі або накіравання на палявыя работы. Змянілася і рэклама паўнінасць. Рэклут браўся ўжо не з 500 або 1 тыс. душаў муж. полу, а толькі з 200 душ<sup>103</sup>. Важную ролю адыграў таксама ўказ ад 15 траўня 1840 г., які надаў сялянам казённых маёнткаў агульную назыву “дзяржаўныя сяляне”<sup>104</sup>. На 1858 г. іх колькасць складала ў беларуска-літоўскіх губернях 390 795 душ муж. полу або 17,8% ад ўсяго насельніцтва<sup>105</sup>.

Традыцыйнымі для Беларусі заставаліся такія нешматлікія катэгорыі сельскага насельніцтва, як лясныя слугі, выбранцы, панцырныя баяры, замежныя каланісты, а таксама аднадворцы (частка былой шляхты, якая не пацвердзіла свайго шляхецтва). Паводле спецыяльнага перапісу ў пяці губернях у 1842 – 1843 г. аднадворцаў было 21 140 душ муж. полу, у т.л. на казённай зямлі – 2 545, на ўласнай – 4 347, на памешчыцкай – 9 321, неаседлых – 4 927 душ<sup>106</sup>. Палажэннем Камітету па справах заходніх губерняў ад 15 снежня 1841 г. аднадворцаў, якія жылі на скарбовых землях, уводзілі ў склад сельскіх грамадаў і абкладвалі аброкам і зборамі наройні з дзяржаўнымі сялянамі. Мясцовае кіраванне ажыццяўлялася на грамадскіх сходах, на якіх адбываліся выбары, раскладка павіннасця і збораў, разглядаліся справаздачы старшынаў і наглядчыкаў па гаспадарскому кіраванню, абымкуюваліся грамадскія патрэбы. Ім не забаранялася перасяляцца ў іншыя губерні<sup>107</sup>. Істотнае значэнне меў закон ад 1 жніўня 1857 г., згодна з якім шляхта, што не мела доказаў дваранскага паходжання, залічвалася непасрэдна ў склад дзяржаўных сялян (на казённых землях) і ў вольныя людзі (на памешчыцкіх). Аднадворцы-ўласнікі адносіліся да дзяржаўных сялян на ўласных землях, неаседлые прыпісваліся да дзяржаўных сялян або да гарадскога саслоўя<sup>108</sup>.

Некаторую частку саслоўя складалі вольныя людзі, да якіх належала большасць рускіх старавераў, перасяленцы з Польшчы, сяляне, якія атрымалі волю, яўрэі, што прынялі хрысціянства. Паводле ўказу ад 20 верасня 1840 г. вольныя

<sup>102</sup> Гісторыя сялянства Беларусі. Т. 1. С. 263.

<sup>103</sup> Развитие русского права... С. 78.

<sup>104</sup> Гісторыя сялянства Беларусі. Т. 1. С. 264.

<sup>105</sup> Чепко В.В. Классовая борьба... С. 27.

<sup>106</sup> Гісторыя сялянства Беларусі. Т. 1. С. 266.

<sup>107</sup> Рукапісны аздзел Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь. Ф.100, вол. 6, спр. 70, арк. 24.

<sup>108</sup> Гісторыя сялянства Беларусі. Т. 1. С. 266, 267.

людзі дзяржаўных маёнткаў былі ўведзеныя ў грамадствы дзяржаўных сялян і ўроўненныя з імі ў плацяжах падаткаў і адбыванні рэкруцкай, кватэрнай і іншых павіннасцяў<sup>109</sup>.

Такім чынам, да 1861 г. з 39 саслоўных груп<sup>110</sup> (пералічаных даследчыкам Уладзімірам Соснам) склалася тая ж структура саслоўя сельскіх абывацеляў, што існавала ў цэнтральным рэгіёне імперыі: памешчыцкія, дзяржаўныя сяляне і вольныя людзі.

Усё сказанае вышэй сведчыць пра тое, што асноўнымі этапамі саслоўнай палітыкі ўраду на далучанай тэрыторыі Беларусі і Літвы можна лічыць: прынясенне прысягі на вернасць расейскай імператрыцы; распаўсюджванне расейскага заканадаўства на існаваўшае саслоўнае дзялленне і праведзенне ўніфікацыі саслоўяў па расейскаму ўзору.

## ФІЛАТАВА АЛЕНА

Нарадзілася ў 1947 г. у Маскве.

Старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Даследуе палітычную і канфесійную гісторыю Беларусі другой паловы 18 – першай паловы 19 ст.

Адрес:

2210072 г. Менск, вул. Акадэмічная, 1. Інстытут гісторыі НАН Беларусі.

<sup>109</sup> Улащик Н.Н. Предпосылки крестьянской реформы... С. 63, 73, 79, 80.

<sup>110</sup> Сосна У.А. Фарміраванне саслоўна-групавога складу сялянства Беларусі ў канцы XVIII-першай палове XIX ст. Мінск, 2000. С. 114.